


СИГНАЛЬНЫЙ  
ФАЕНИЛЯР

МОРДЖАНДЕ  
Минского молочного комбината



# РАБОТНІЦА і СЯЛЯНКА

№7 ліпень 1954



Максім ТАНК

## СВЕЖЫ ХЛЕБ

Хоць ёсць у запасе ў нас леташні хлеб,  
Ды з новага сёння ўраджаю  
Спяклі мы, і вось на вячэрнім стале  
Ляжыць перад намі акраець.

І не выпадкова пра даўнія дні  
Бацькі ўспамінаюць сягоння,  
А мы — пра цяжкія дарогі вайны,  
Пра хлеб свой салдацкі, паходны.

А нашы шчаслівия дзеци — аб тым,  
Як хлеб убіраць памагалі  
І як з піонерскім атрадам сваім  
Вясёлы агонь раскладалі.

Бо кожны з адкроенай скібай трymаў  
Не толькі плён працы і поля,  
А тое жыццё, што ў баях здабываў,  
Шчаслівую, светлую долю.

— Які надзвычайны ў нас хлеб і які  
Прыгожы, духмяны бясконца, —  
Гавораць з усмешкаю цёплай бацькі, —  
Не хлеб, а сапраўдане сонца! —

Для гэтага хлеба ў бяседзе любой —  
Пачэснае месца па праву,  
Як добраму госцю, як песні, якой  
Жыццё наша вольнае славім.

Нямала я быў на банкетах, але  
Урачыстасці большай не знаю,  
Як гэта, калі раскройваем хлеб  
З свайго маладога ўраджаю.

# РАБОТНІЦА і СЯЛЯНКА

ВЫДАННЕ ЦК КП БЕЛАРУСІ  
ГОД ВЫДАННЯ  
ТРЫЦЦАТЫ


Пролетары ўсіх краін, единайцеся!

№ 7

ЛІПЕНЬ 1954

Государственная  
БИБЛИОТЕКА  
СССР  
им. В. И. Ленина

5031  
11-55  
8035



Кожны дзень з галоўнага зборачнага канвеера Мінскага аўтазавода сходзяць магутныя 3—5 тонныя аўтамабілі. Вялікай славай на заводзе карыстаецца брыгада электрамантажніц. На здымку (злева направа): слесар-зборчык канвеера Вольга Шыманская, слесар-электрык Алена Трубчык і слесар-электрык Соф'я Мазур. Яны выконваюць дзённыя нормы на 190—200 прац.

Фото Г. Ткачэнкі.

# Квітней, Беларусь!



Аляксандра УС

**Ц**ЁПЛАЯ летняя раніца. Сонца шчодра сагравае зямлю. На цэнтральнай алеі цяністага парку збіраюцца школьнікі. Галоўкі дзяўчыннак расквечаны рознакаляровымі бантамі. На бяллюткіх кофтачках акуратна павязаны піонерскія гальштукі. Наперадзе з важным выглядам занялі свае пазіцыі гарніст і барабаншчык.

Гукі аркестра разліваюцца па парку, гучаць па ўсім горадзе, пльвиць за яго межы. Сёння ў школьнікаў святочны дзень. Закончыўся навучальны год. Прышоў час заслужанага адпачынку.

Стройнымі калонамі па шырокай магістралі кро- чаць дзеци. Сотні людзей запавольваюць крок, спыняюцца. Вочы іх свецяцца глыбокай радасцю. Я таксама ўліваюся ў агульны паток. Пачуццё незвычайнага харства запаўняе сэрца. Увагу маю прыцягвае невысокая зграбная жанчына.

— Глядзіце, глядзіце, — звяртаючыся да мяне, яна працягвае руку наперад. — Вось ён, мой хлопчык.

Праўда, я так і не змагла адрозніць яго ад іншых. А маці, відаць, вельмі хацелася, каб я палюбавалася на яе сына. З вачэй усхваліванай жанчыны пакаціліся буйныя, як гарох, слёзы. І мне захацелася даведацца, што іх выклікала.

Аказваецца, бесклапотны і радасны твар хлопчыка, яго сяброў і сябровак да слёз расчулілі жанчыну. Успомніўся ёй чэрвень 1941 года. Той дзень, калі на ўзбочыне Магілёўскага шасэ нарадзіўся яе сын. У той грэзны час не марыла, што выгадуе малога.

Прывабна і хораша. Гучаць духавыя аркестры, славяць залатую пару дзяцінства, маладыя нашы пастасткі, нашу будучыню.

А вакол кіпіць напружаная праца. Кветкаводы ў парку высажваюць кветкі. Будаўнікі ўздымаюць шматпавярховыя гмахі. Дымяць трубы фабрык і заводоў. Рабочыя перавыконваюць нормы.

У адзінае парыванне, як маленкія ручай ў вялікую раку, злываюцца намаганні працоўных рэспублікі. Яны твораць сапраўдныя цуды. Спытайце любога, хто не быў у Мінску некалькі год, і ён вам адкажа шчырым захапленнем з поваду адбыўшыхся змен.

Расце, шырыцца і прыгажэе сталіца Беларусі. Мінск неўзабаве будзе адным з прыгажэйшых гароў краіны. На месцы пустыроў адзін за адным узды-

маюцца будынкі. У светлыя, радасныя колеры апра- наюцца новыя, прыгожыя дамы. Мінск нагадвае са- бой суцэльнную будоўлю. Хутка і бясшумна пльвиць адзін за адным трамейбусы, звіняць трамваі, бяскон- цым патокам ідуць аўтамашыны.

Прыемна прайсціся па праспекце імя Сталіна. Нездарма тут заўсёды шматлюдна. Хочацца ўліца ў людскі паток і рухацца з ім разам. Шырокія тратуа- ры, асфальтаваная магістраль праляглі на многа кіло- метраў. Абапал — шматпавярховыя дамы-палацы, навучальныя ўстановы, кіно, магазіны. І сёлета, як ніколі яшчэ, пышна раскінулі свае кроны шматгадо- вяя ліпы. Яны тут зусім нядаўна. Іх пасадзілі і дагле- дзелі працавітыя руки. І яны зазелянелі на радасць чалавеку.

У Мінску за некалькі год высаджана каля 400 ты- сяч дрэў, з якіх створаны зялёныя скверы, бульвары і паркі. Вялікі парк раскінуўся ад вуліцы Янкі Купалы да Свіслачы. Прыйгожы ліпы, клёны, ясені, каштаны пакрылі тэрыторыю да самага Опернага тэатра.

Расце і прыгажэе Мінск. На яго ўскраінах раскі- нуліся новыя прамысловыя раёны, узніліся ў неба карпусы заводаў-волатаў.

Краса і гонар рэспублікі — аўтазавод шырока вядомы не толькі сваёй прадукцыяй, але і прыгожымі жылымі дамамі, школамі і тэхнікумамі, клубамі і кінотэатрамі, дзіцячымі ўстановамі і бальніцамі, бы- тавымі камбінатамі і зялёнімі вуліцамі.

Не менш важнае месца займае трактарны завод, вакол якога вырас цэлы горад. Прадукцыя веласіпед- нага завода, радыёзавода, машынабудаўнічых заводаў імя Кірава і імя Варашылава, тонкасуконнага камбі- ната добра вядома і за межамі рэспублікі. Неўзабаве ўступяць у строй вялікі камвольны камбінат, новы мясакамбінат і іншыя прадпрыемствы.

Кіпучая творчая праца ідзе на шматлікіх прадпры- емствах і ў навуковых інстытутах. Рабочыя і служа- чыя, інжынеры і тэхнікі, архітэктары і акадэмікі ад- даюць усе свае сілы і веды хутчэйшаму аднаўленню і будаўніцтву Мінска. Пад кіраўніцтвам партыйнай ар-

Проспект імя І. В. Сталіна ў Мінску.

Фото В. Лупейкі  
(Фотахроніка БелТА).

ганізацыі мінчане ператвараюць свой горад у буйны прамысловы і культурны цэнтр.

Няспынна расце і насельніцтва Мінска. За апошнія гады колькасць яго жыхароў значна павялічылася.

Крыніцай б'е творчае жыццё. Паэты і пісьменнікі рассказываюць аб творчай працы, аб нашых поспехах, аб вялікай дружбе, якая сцементавала навекі народы нашай многанацыянальнай краіны.

Любуючыся харством новага Мінска ў гэтую цёплую летнюю раніцу, прыпомнілася мне таксама летняя цёплая раніца ў чэрвені 1941 года...

У той дзень мінчане святкавалі адкрыццё новага возера. Там павінен быў адбыцца мітынг працоўных. Раптам разнеслася страшная чутка — гітлераўская Германія напала на нашу краіну. Нямецка-фашысцкія бамбардыроўшчыкі скінулі смертаносны агонь на мірна адпачываўшых людзей. Ужо к вечару, як груганды, над горадам кружылі варожыя самалёты.

А 24 чэрвеня — ніколі не забыць гэтага дня! — усё тое, што так любоўна ўзводзілася рукамі нашых мінчан, палала ў агні. Руйнаваліся жылыя камяніцы, фабрыкі і заводы, электрастанцыі — усё бязлітасна выводзілася са строю. Горад палаў, а ўсё новыя і новыя эшалоны бамбардыроўшчыкаў нападалі на яго. Мінчане пакідалі горад. Дзесяткі тысяч мірных людзей рушылі на ўсход — да роднай Масквы. У ёй шукалі паратунку. І яны не памыліліся. Наша партыя і совецкі ўрад з'едналі ўсе сілы народаў неабсяжнага Совецкага Саюза, сцементавалі іх і накіравалі на разгром ненавіснага ворага.


У цяжкія гады выпрабавання ўявілася ўсё лепшае, што было ў чалавеку. Ніколі не пагасне слава, якой авеялі сябе совецкія воіны. Народы ў вяках апяваць будуць працоўную доблесць совецкіх патрыётаў у грозныя часы Айчыннай вайны.

Нялёгка далася нам перамога. Многіх родных і блізкіх людзей мы не дачакаліся. Але совецкі народ ніколі не забудзе іх славных подзвігаў у імя айчыны. Гэта яны — совецкія воіны — аддалі жыццё ў імя нешчасця на зямлі, выратавалі мільёны людзей ад немінучай пагібелі.

Мінula дзесяць год з дня вызвалення Беларусі. Хоць тыя дні і далёка, але мы іх не забылі. Як цяпер, стаяць у вачах пажарышчы гарадоў, зруйнаваныя з зямлёю вёскі, бур'ян на папялішчах. Тысячи жыхароў, вярнуўшыся ў родныя вёскі, замест жылля знаходзілі толькі комін над кучою друзу.

Жыццё будавалася нова. На месцы сырых і цёмных зямлянак раслі новыя дамы, уставалі калгасныя сядзібы, зараўноўваліся зрезаныя акопамі і траншеямі палеткі, зелянелі палі. Цяжка даваліся першыя поспехі.

Дзяржава звярнула вялікую ўвагу на раёны, якія



Совецкая вуліца ў Мінску (1945 год).

Фото В. Лупейкі  
(Фотафоніка БелТА).

пацярпелі ад вайны. Яна шчодра адпускала сродкі, слала машыны. Народы братніх рэспублік не забывалі беларусаў, дапамагалі хутчэй справіца з апуштшэннямі.

На жаль, не ўсе калгасы сталі ўжо як след на ногі. Ёсць у нас і калгасы-мільянеры, ёсць і слабыя калгасы. Але ўсё ідзе да таго, што ўсе калгасы стануть заможнымі. Комуністычная партыя і совецкі ўрад прынялі рад захадаў. За ўздым сельскай гаспадаркі ўзяліся як за галоўнае звяно, дапамагаюць і вялікімі сродкамі, і тэхнікай, і людзьмі. Горад шле вёсцы спецыялістамі, рабочыя выпускаюць яшчэ больш рознастайных машын, мінеральных угнаенняў і ўсяго таго, што патрэбна для ўздыму калгаснай вёскі на новую вышыню.

Ва ўмацаванні саюза рабочага класа і сялянства ляжыць тая сіла, якая здольна ператварыць насы сёлы ў квітнеючы край, стварыць багацце прадуктаў харчавання і сыравіны для лёгкай прамысловасці, зрабіць нашу краіну яшчэ больш магутным аплотам міру ва ўсім свеце.

Красуй і квітней, родная старонка! Набірайся новых сіл для вялікага ўздыму ўгору. Родная наша партыя і совецкі ўрад павядуць працоўных Беларусі, як і ўсе народы Совецкага Саюза, да новых перамог — да комунізма! Хай нашы дзецы, што сёння так радася на крочылі па магістралях сталіцы, ніколі не ведаюць смутку. Хай іх жыццё і жыццё ўсіх дзяцей будзе цудоўным, як сённяшняя цёплая летняя раніца.

Новыя жылыя дамы ў гарадку Мінскага трактарнага завода.

Фото Л. Пекарскага  
(Фотафоніка БелТА).





Вечарамі пасля работы весела і шматлюдна ў клубе калгаса «Зара комунізма» (Любчанскі раён Гродзенскай вобласці). Удзельнікі мастацкай самадзеянасці рыхтуюць цікавую праграму. На здымку (на першым плане): Ільнаводка Каця Коршун, шафёр Уладзімір Дубень, ільнаводка Мар'я Емельянавіч і рахункавод Наста Янушка.

Фото Г. Ткачэнкі.

## Багацце

**X**ОРАША глядзе, як пад свежым ветрыкам чэрвеньскай раніцы злёгку хвалююцца маладыя ўсходы лёну. Далёка навокал, наколькі схапіць вокам, раскінуўся бязмежны далікатназялёны дыван. І чым пільней узіраецца Ніна Юрчык у гэты цудоўны жывы дыван, тым радасней становіцца на сэрцы, тым большай сілай наліваецца яно, загараецца палымяным жаданнем яшчэ лепиш працеваць, каб спаўна атрымаць ад зямлі тое, што яна можа даць чалавеку.

— Якое багацце! — усклікае яна, нібы ўпершыню бачыць шырокое калгаснае поле.

Цэлы дзень любавацца-б яго магутным, непаўторным харастром. Прыйемнае, бадзёрачае адчуванне! Ніне часам здаецца, быццам яна стаіць на беразе велізарнага чыстага возера. Празрыстыя хвалі, ляніва перакатаючыся, адлюстроўваючы яркімі адценнямі фарбаў, падступаюць да ног, далікатна казычуюць. А думкі лятуць наперад. Ужо не далёка той час, калі поле пакрыеца яшчэ больш мілымі сэрцу фарбамі — блакітнымі кветкамі. Любіць, ой як любіць гэты час Ніна. Гадзінамі магла-б, не кранаючыся з месца, глядзець на блакітны разліў. І здаецца тады, быццам само веснавое яснае неба апусцілася на калгасную зямлю. А калі лён паспее, не менш прыйемна слухаць ціхі шолах яго галовак. І тады паспявай толькі! Не любіць лянок, каб гаспадары дома заседжваліся. Празываеш — працадзе частка ўраджаю. І дзяржаве страта, і калгасу дрэнна, і сабе нязручна.

А зараз хіба лягчэй? Хіба не дарагі кожны дзень на праполцы? Дай пустазеллю волю — і канец пасевам. Усю вільгаць высмакча з глебы, адбярэ цяпло і спажыву. І зачахнуць маладыя расліны. Спахапіўшыся ад думак, Ніна робіць сур'ёзны выгляд і гаворыць сяброўкам:

— Ну, вось і аддаліся марам! А палоць хто за нас будзе?

— Хто? — смяюцца дзяўчата. — Мар'ю Лазука са звяном папросім.

Мар'ю Лазука і Ганну Анісім яны часта ўспамінаюць. Летасі іх звенні вырасці самы высокі ў калгасе ўраджай лёну: па 6—6,6 ц насення і 7,5 ц валакна. А калі прадукцыю здалі дзяржаве і падлічылі прыбыткі, то здзівілі калгаснікаў. Кожны гектар лёну ў звяне Ганны Анісім даў 44,5 тысячи, а ў звяне Мар'і Лазука — 41,6 тысячи рублёў. Вось чаго можна дасягнуць, калі прымяніць перадавую агратэхніку, любоўна, не шкадуючы працы, адносіцца да вырошчвання лёну!

Праўда, і звяно Ніны Юрчык сабрала нямала: 5,3 ц насення і 4,8 ц валакна з гектара. Гэта не так ужо і дрэнна. Сама Ніна зарабіла калі 8 тысяч рублёў, не лічачы пшаніцы і іншых прадуктаў. Шмат грошай і збожжа атрымалі на працадні і члены яе звяна. Але ўсё-ж нейкая зайдрасць, хоць і добра, чыстая, укралася ў душу. Чаму звяно Мар'і Лазука, дзе адна моладзь, здолела яе апярэдзіць? І Ніна вырашыла падрабязна вывучыць агратэхніку, якой карыстаецца сяброўка.

Але разгадаць «сакрэт» не адразу ўдалося. Спачатку здавалася, што вялікай розніцы няма: зямля аднолькавая, папярэднікі таксама асабліва не адрозніваліся. Магчыма, у Мар'і асаблівая сістэма апрацоўкі глебы? І зноў-жа не. Тоё-ж зябліва, веснавое баранаванне, культиваваныя, перадпасеўнае выроўніванне поля. А можа інакш сеялі? І гэтага скажаць нельга. У чым-жа справа?

І Ніна вырашыла, што справа, як відаць, ваўгнаеннях. Якія-ж і колькі ўгнаення ўносіла ў глебу звяно Мар'і Лазука? Перад сяўбой, пад культивацией — адзін цэнтнер грануляванага і парашкапа-

добрнага суперфасфата, 0,5 электраліта, попел. Пры падкормцы — 1 цэнтнер грануляванага суперфасфата, 50 кілограмаў аміачнай салетры, попел і птушны памёт. І тут вялікіх разыходжанняў не было. Вось толькі пра попел і птушны памёт варта падумашь. Тут Мар'я як быццам узяла верх, ухітрылася больш нарыхтаваць.

Паступова выявіліся і іншыя «сакрэты». Звяно Мар'і церабіла лён у ранній жоўтый спеласці. Невялікія снапы ставілі ў бабкі для прасушки і даспявання. Ільносаломку старанна сартавалі па даўжыні, таўшчыні і колеру. З поля звозілі толькі ўвечары і ўночы. Рассцілалі ў лепшы час — у жніўні, месцы вялікіх рос, а паднімалі ў сярэдзіне верасня. Пры гэтым зноў старанна сартавалі.

Ніна Юрчык зразумела, што справа не толькі ў тым, што прыменіш. Галоўнае — калі і як прыменіш. На ёсё ёсьць свой тэрмін. Усё патрабуе ўмелага выканання. Недазбярэш попелу, трошку спознішся з работай, зазываешся з пасевам, праполкай, падкормкай — усё гэта адаб'еца на ўраджаі. А колькі прадукцыі страціла летась звяно пры ўборцы і апрацоўцы лёну? Не, гэтага больш не будзе. Паглядзіма, Мар'я, хто выйдзе цяпер пераможцай!

І вось у адзін з марозных дзён сабрала Ніна сваё звяно.

— Як вы думаецце, ці зможам мы перасіліць Мар'ю Лазука? — спытала яна сябровак.

— Не шкодзіла-б, — адказаў хтосьці, — ды равнавата думаць пра гэта, да вясны далёка.

Ніна не вытрымала.

— Ранаўата? Не, дараражэнкія, з такімі думкамі далёка не паедзеш. Калі будзем сядзець спакойна і чакаць вясну, не бачыць нам добра га ўраджаю.

— А што-ж зімою рабіць? — здзвіўся той-же голас.

— Як што? Попел збіраць! І з заўтрашняга дня пачынаць.

Прапанову звенявай падтрымалі. Праўленне калгаса выдзеліла памяшканне для ссыпкі попелу. Хутка былі сабраны першыя цэнтнеры. Але і гэта не супакоіла Ніну.

— Заўтра пойдзем у лес збіраць і паліць сухія сукі, — аднойчы загадала яна.

Гэта быў буйны рэзерв накаплення попелу. Да вясны сабралі не менш 40 цэнтнераў.

Потым старанна ачышчалі насенне, апрацоўвалі глебу, рассейвалі мінеральныя ўгнаенні, своечасова і высокаякасна правялі сяўбу.

Калі з'явіліся дружныя ўсходы, пачалася новая бітва за лён: барацьба са злейшым яго ворагам — пустазеллем.

Цяжкая праца — праполка. Цэлы дзень ходзіш сагнуўшыся пад спякотнымі праменнямі сонца. Спі-



Энергічна працуе на палях калгасаў «Вялікі Каstryчнік» і «Зара комунізма» Любчанскага раёна трактарная брыгада Фені Жарко, якая спаборнічае з трактарнай брыгадай Праскоўі Ангелінай з Стара-Бешаўскай МТС Сталінскай вобласці. Трактарыстка комсамолка Любоў Вялічка апрацавала ўжо каля 400 гектараў і сэканоміла 150 кілограмаў гаручага. На здымку: брыгадзір Ф. Жарко (злева) і трактарыстка Л. Вялічка падводзяць вынікі работы.

Фото А. Перахода  
(Фотахроніка БелТА).

ну ломіць, рукі ныюць, пальцы баліць. Але хіба можна адмовіцца ад імкненняў сваіх? Лён — багацце народнае. Ён патрэбны краіне і ў сто раз акупіць сумленную працу. І вось звяно, як на полі бітвы, метр за метрам прасоўваецца наперад. Далёка ззаду цягнуцца роўныя, чистыя радкі лёну. Вырвецца ўперед звенявая, яе даганяе Ксения Макрушыч. Падцягваюцца і Ганна Петрыкевіч, і Ганна Маляйкевіч, і Тацяна Карлюк і ўсе астатнія. Кожнай рупіць не адстаць ад сябровак.

Адна запывае, і ўсе дружна падхопліваюць. Так весялей працаўца. Песня бадзёрыць, надае сіл. За песняй, за жартамі непрыкметна праходзіць час.

— А я, бабанькі, учора была на участку ў Мар'і Лазука, — міжволі вырываецца ў Ніны Юрчык, хоць, па праўдзе кажучы, не вельмі хацелася ёй хваліцца: «Ці мала што падумаюць; скажуць: куранят па восені лічаць».

— Ну і як? — зараз-жа павярнуліся да яе некалькі жанчын.

— Здаецца мне, што нашы ўсходы не з горшых, трэба толькі паспяшацца з праполкай.

На тварах жанчын з'яўляюцца ледзь прыкметныя ўсмешкі. Значыць, іх праца ідзе на карысць. Можа і сапрауды пакінудь яны ззаду сябе Мар'ю Лазука.

На дарозе паказаўся мужчына.

— Тацяна, твой ідзе. Праверыць хоча, ці не загуляла тут...

І зноў ўсмешкі, і зноў жарты, і спорыща работа ў працаўных руках.

Сяргей Карлюк не спяшаецца. Ідуць ўдоўж участка, уважліва аглядае пасевы. Ён-жа сам засяваў поле, сам вымяраў участкі, беспамылкова ўстанаўляў сеялку на норму. Як кажуць, з душой працаўаў. І цяпер нібы правярае сябе і тое, як берагуць яго працу ільнаводы.

— Прызнайся, Сяргей: не наведваў-бы нас так часта, калі-б не жонка? — жартуе адна з жанчын.

— І тое праўда, — усміхаецца ён. — Да чужых хадзіць пачнеш — ад сваёй бяды не абярэшся.


— Хадзі, хадзі, калі ахвоту маеш, — смеецца Тацяна. — Я і слова не скажу...

Сяргей Карлюк яшчэ раз абводзіць вачыма пасевы і ўжо сур'ёзна гаворыць:



Хор калгаса «Зара комунізма».

Фото Г. Ткачэнкі.



Звеннівая Ніна Юрчык купляе ў Негневіцкім сельмагу швейную машину і радыёпрыёмнік.

Фото А. Перахода.  
(Фотахроніка БелТА).

— Толькі што быў я ў звяне Мар'і Севасцянівіч. І праўду павінен сказаць: спарней у іх праца ідзе.

— І не дзіва, — не без крыўды адказвае Ніна. — Там амаль з кожнай сям'і дапамагаюць... А ў нас хто? Але нічога, бабанькі, сёння націнем і заўтра раней выйдзем.

— Правільна, Ніна, — падтрымлівае Тацяна Карлюк, — не адстанем. А ты-б лепш дапамог, а не хадзіў па суседзях і не радаваўся чужым поспехам.

— Знайшла памочніка! Быццам у мяне сваёй работы няма.

Позна ўвечары, калі жанчыны вярнуліся з поля, мы са старшынёй калгаса Анатолем Савіцкім сядзелі ў Ніны Юрчык.

— Збіраемся рамантаваць хату, — сказала яна. — Падлогу будзем новую класці.

І, паказаўши рукой у бок, весела дадала:

— Нельга інакш, новае абсталяванне заводзім.

Каля сцяны, побач з новенькой канапай, паблісківала свежай паліроўкай нажная швейная машина.

— І веласіпед купіла сабе, і паліто добрае, і шоўку на сукенку, — засміялася Ніна. — І ўсё за лён. Хлеб і да хлеба хапае, вось і надумала набыць сёе-тое. Радыёпрыёмнік «Радзіму», шафу, ложак заказала ў магазіне. А цяпер яшчэ больш атрымаю прыбытку і яшчэ некалькі каштоўных рэчаў куплю.

А ці даўно яна ў панская Польшчы разам з мно-  
гімі аднавяскойцамі пакутавала на памешчыцкім  
полі, каб мець кавалак чорнага хлеба? Зараз іншая  
справа. Працоўным быў Заходній Беларусі шыро-  
ка адчынены дарогі ў жыццё. Хочаш — працуй, хо-  
чаш — вучыся. Выбірай, што сэрцу люба. Адна ся-  
стра Ніны працуе ў суседнім раёне бібліятэкам,  
другая — медсястрой, а трэцяя скончыла дзесяты  
клас і рыхтуеца ў інстытуце.

І не толькі ў Ніны Юрчык, а і ў кожнай калгас-  
най сям'і адбыліся вялікія перамены. Дзеци хлеба-  
робаў авалодваюць ведамі, займаюцца ў інстытутах.  
А дзеци цесляра Цімафея Чэрніка і іншых калгасні-  
каў ужо паканчалі вышэйшыя навучальныя ўстановы  
і працуеца ўзраз у розных гарадах нашай краіны.

І тым, хто застаўся ў калгасе, таксама не  
дрэнна, — гаворыць старшыня Савіцкі. — Заможна  
і культурна жывуць нашы калгаснікі. Колькі новых  
дамоў пабудавалі за апошнія тры гады. Прасторны,  
светлы клуб з глядзельнай залай на 450 месц, ра-  
дыёузел, лазню. А колькі памяшканняў для жывё-  
лы, павецяў, кузняў, сушылак! Ды хіба ўсё пералі-  
чиш. Калгас ідзе ўгору, будуецца моцна, грунтоўна,  
на тыповых праектах.

Аб прыбытках старшыня гаворыць:

— Прывяду толькі некалькі лічбаў. У мінулым  
годзе калгас меў 3 мільёны 140 тысяч рублёў пры-  
бытку, з якіх ільнаводства дало 2 мільёны 532 ты-  
сячы. Кожны засяяны лёнам гектар даў 25,8 тысячи  
рублёў, 22,5 цэнтнера пшаніцы. Лён — наша ба-  
гацце.

Ніна Юрчык уважліва слухала. Калі старшыня  
скончыў, прайшлася па пакоі потым, сеўши побач з  
ім, горача загаварыла:

— Усё гэта правільна, таварыш старшыня. Але  
не ўсё яшчэ ў нас так гладка і цудоўна, як здаецца.  
Электрычнасць у калгасе ёсьць? Німа. А хіба не маг-  
лі ўсе звенні сабраць столькі лёну, як у Ганны Ани-  
сім і Мар'і Лазука? Маглі. А колькі іншых недахо-  
паў! І самі мы ў іх вінаваты.

Старшыня падняўся.

— Так, Ніна. Згодзен з табою. А наконт элек-  
трычнасці магу абрацца — хутка і ў нас яна будзе.  
Дапаможам варашилаўцам дабудаваць электра-  
станцыю, і частку энергіі атрымаем на свае патрэбы.  
Так што рыхтуйся: можаш электрычную лямпачку  
купіць.

Мы развіталіся. Праводзячы нас, Ніна Юрчык  
сказала:

— А ва мне, таварыш старшыня, не сумнявай-  
цесь. Усёроўна паб'ю па ўраджаю Мар'ю Лазука!

**Я. РЫБАКОУ,  
Д. ЧАЙКА**

Калгас «Зара комунізма»,  
Любчанскі раён.

## ШКОЛА НАРОДНАГА ВОПЫТУ

**У** ПАМЯЦІ мільёнаў совецкіх людзей яшчэ захаваліся цудоўныя ўражанні ад даваенай Усесаюзнай сельскагаспадарчай выстаўкі. Аднак тое, што пай-  
стане перад вачыма экспурсантаў на выстаўцы, якая адкрываецца ў Маскве 1 жніўня гэтага года, на-  
многа перавысіць ўсё бачанае раней.

У пайтара раза пашыралася плошча выстаўкі. Яна займае тэ-  
рыторыю больш як у 200 гектараў.

6

У 76 павільёнах размяшчаюцца экспанаты, колькасць якіх амаль у два разы павялічваецца супроты мінулага. Большасць павільёнаў пабудавана нова. Гэта манументальныя будынкі з багатай архітэктурнай і мастацкай аздзелкай. Апрача павільёнаў, на выстаўцы пабудавана каля 250 спецыяльных збудаванняў, культурна-бытавых і гандлёвых прадпрыемстваў, падсобных і службовых памяшканняў. Дасягненні і вопыт 800 калга-

саў, 300 соўгасаў, 200 машынна-  
трактарных і спецыялізаваных  
станцый, 300 жывёлагадоўчых  
ферм, дзесяткаў навукова-даслед-  
чых установ і тысяч перадавікоў  
сельскай гаспадаркі адлюстроўвае  
экспазіцыя выстаўкі, незвычайна  
рознастайная па свайму характару.  
У павільёнах можна бачыць леп-  
шыя ўзоры ўсіх культур, якія вы-  
рошчваюцца ў нашай краіне — ад  
Поўночнага Ледавітага акіяна да  
гарадчых раёнаў Сярэднай Азіі і



Масква. Усесаюзная сельскагаспадарчая выстаўка. Галоўны ўваход.

Фото Н. Граноўскага.  
(Фотахроніка ТАСС).

багатага Крыма. На тэрыторыі выстаўкі высаджаны мічурынскі пладовы сад, збудаваны ўзорная сядзіба МТС, малочна-таварная, жывёлагадоўчыя фермы, птушкафабрыка, вадаёмы для плаваючай птушкі і многае-многае іншае.

Яшчэ здалёк ад выстаўкі відаць велічная арка галоўнага ўваходу, упрыгожаная скульптурнай групай. Эмблему выстаўкі ўвасабляюць адлітыя з бронзы фігуры трактарыста і калгасніцы з высокага ўзнятага снапом залатой пшаніцы.

Адсюль пачынаецца шырокая алея, якая вядзе да цэнтральнай плошчы. Удоўж алеі, абсаджанай дрэвамі, устаноўлена 14 дэкаратыўных фантанаў. Цэнтральная плошча адкрывае галоўны павільён. Яго трохярусны будынак вянчаюць пазалочаны шпіль і зорка на вышыні 97 метраў.

Побач з галоўным павільёнам збудаваны самы буйны ў сталіцы фантан — «Дружба народаў». Восьміметровы сноп пшаніцы, які складае цэнтр фантана, акружаюць 16 скульптурных фігур дзяўчат-калгасніц у нацыянальных касцюмах народаў СССР — па ліку саюзных рэспублік. Вакол фантана высаджваецца сто тысяч розных кветак. Другі па велічыні і прыга-

жосці фантан — «Каменная кветка» — знаходзіцца ля павільёна Украінскай ССР. А далей, адзін за адным, ідуць павільёны саюзных рэспублік. Архітэктура і мастикае афармленне павільёнаў адлюстроўваюць нацыянальныя асаблівасці кожнай з рэспублік.

Павільён Беларускай ССР. У сонечных праменях іскрыцца залацістая смальта, якой пакрыта вялікая скульптура А. Бембеля «Радзіма-маці». З двух бакоў герба БССР, якім упрыгожаны ўваходны порцік, устаноўлены скульптурныя групы рабочага і калгасніцы, савецкага воіна і партызана. Абедзве групы выкананы беларускімі скульптарамі А. Глебавым і С. Селіханавым.

Шмат любві і старанняў уклалі беларускія мастакі, скульптары, майстры народнай творчасці ў афармленне павільёна. Іх праца ўвянчалася поспехам — павільён выглядае прыгожа і ўрачыста. На стэндах яго размясціліся тысячи экспанатаў перадавікоў сельской гаспадаркі Беларусі і навуковых установў рэспублікі.

Самым вялікім на выстаўцы з'яўляецца павільён «Механізацыя і электрыфікацыя сельской гаспадаркі». У яго 26 залах прадстаў-

лена ўся рознастайная магутная тэхніка, якой забяспечыла соцыялістычнае індустрыя сельскую гаспадарку. Пятнаццаць галінных павільёнаў прысвечана раслінаводству. Барацьба за высокія і ўстойлівія ўраджаі ўсіх сельскагаспадарчых культур наглядна паказана ў павільёнах «Збожжа», «Цукровая буракі», «Земляробства» і іншых. Спецыяльныя стэнды павільёна «Збожжа» адведзены паказу поспехаў, дасягнутых на цалінных і абложных землях. На плошчы ў сорак гектараў размясціліся дзесяткі павільёнаў, у якіх прадстаўлена жывёлагадоўля.

...На велізарнай тэрыторыі выстаўкі ідуць апошнія завяршаючыя работы. Яе павільёны і спецыяльныя збудаванні пакідаюць аддзелачнікі, дэкараторы, мастакі. Але не канчаюцца работы ў раёне выстаўкі. Побач з ёй хуткімі тэмпамі будуюцца дзесяткі шматпавярховых гасцініц для многіх тысяч прадстаўнікоў калгасаў, соўгасаў і МТС, якія хутка прыедуць у сталіцу. Усесаюзная пастаянная дзеючая сельскагаспадарчая выстаўка рыхтуе радасную сутрэчу дарагім гасцям.

В. САМСОНАУ

**Ш** ТАМПОУШЧЫЦЫ  
Тацяна Варывода

і яе сяброўкі Лі-  
да Бараўкова і Надзяя Красна-  
бай павольна крохаць па асфаль-  
тавай дарожцы тратуара. Да заво-  
да, дзе яны працуюць, недалёка,  
часу да пачатку змены шмат, дзя-  
чатаы не спляшаюцца. Да таго-ж—  
такі цудоўны ранак.

Сонца толькі-што ўзнялося з-за  
лесу. Шматпавярховыя белыя да-  
мы заводскага пасёлка выглядаюць  
яркімі ў гэтай бязмежнай плыні  
святла. Паветра чыстае, дзыме лёг-  
кі ветрык. Усё наваколле напоена  
яго свежасцю, пахам зялёной, за-  
лацістай квітнеючай травы. Воды  
сасны льеца з цёмнага лесу, які  
захаваў яшчэ начную прахладу.  
Дзячатаы працуюць у адной брыга-  
дзе, разам жывуць, дзеляцца сва-  
мі пачуццямі і радасцямі. А коль-  
кі ў кожнай дзяячага задору!

Вось і прахадная завода. Таця-  
на глядзіць на гадзіннік.

— Маєм вольных яшчэ двац-  
цаць хвілін, — гаворыць яна.  
Асфальтаваныя тратуары заво-  
дскага двара ўпрыгожаны кучара-  
вымі ліпамі, зялёнымі газонамі.

Насустрач хутка коціц маши-  
на. Рытмічна б'еца сэрца тракта-  
ра «Беларусь». Прамені ліпнёва-  
га сонца весела іграюць на свежай  
фарбе, на храміраваных дэталях.  
Крута разгарнуўшыся, трактар  
становіцца ў шарэнгу машын, гато-  
вых да адпраўкі. Дзячатаы з гор-  
дасцю глядзяць на стройны рад-  
новенькіх універсальных тракта-  
раў, якіх з нецярплівасцю чакаюць  
калгасныя палі Урала і Украіны,  
Беларусі і Крыма, Расійскай фе-  
дэрэцыі і Далёкага Усходу.

Дзячатаы адчуваюць, як іх пра-  
ца, бы светлы ручаёк у раку, улі-  
ваеца ў велізарную стваральную  
працу совецкага народа. Магутныя  
універсальные трактары баразняць  
неабсяжныя калгасныя палі. І чым  
іх больш на палях, тым мацней  
народная гаспадарка, мацней наша  
Радзіма.

Дружба «пяцёркі» штампоў-  
шчыц Варыводы нарадзілася чаты-  
ры гады таму назад, калі яны  
амаль разам прышлі ў рамна-прэ-  
савы цэх. Тады яны сталі за цяж-  
кія прэсы і штамповали дэталі для  
трактараў.

Маладзенькай круглатварай  
дзячынай прыехала Таня з вёскі  
Старое Закружжа, што на Гомель-  
шчыне. На заводзе Галія Міхайлё-  
нак узяла яе ў сваю брыгаду вучан-  
ніцай. Праз два месяцы Таня пра-  
цавала ўжо самастойна. «Вось і я  
падрасла крыху — стала на першую  
ступеньку», — думалася ёй. Праз  
год Тацяну вылучылі ў брыгадзі-

## НАВАТАРЫ

ры. І колькі для яе было радасці,  
калі і сяброўку, Дуню Архіпенка-  
ву, таксама зрабілі брыгадзірам.  
Яны спаборнічалі паміж сабою і  
заўсёды мелі выдатныя поспехі.

Калі калектывы перадавых  
прадпрыемстваў Масквы і Маскоў-  
скай вобласці выступілі з ініцыя-



Т. Варывода.

тывой змагацца за далейшае павышенне прадукцыйнасці працы, сяброўкі прышлі да вываду, што ў цэху траціцца марна яшчэ шмат рабочага часу. Так, у снежні 1953 года і ў далейшыя месяцы страты часу ў брыгадзе дасягнулі 30—35 працэнтаў. Гэтага цярпець нельга было, бо страта толькі адной хвіліны абыходзіцца цэху 1 руб. 10 кап.

Тацяна Варывода парайлася з  
кіраўніком цэха. Было вырашана  
стварыць комплексную брыгаду.  
Брыгада ў цесным і творчым са-  
дружстве пачала распрацоў-  
ваць і ўкараняць новыя прыёмы  
працы.

Комплексная брыгада Варыводы  
першай на заводзе выступіла  
ініцыяタрам спаборніцтва за боль-  
шы з'ём дэталей. Штампоўшчыцы  
падлічылі, што калі страты рабо-  
чага часу скараціць толькі на пяць  
хвілін, то за месяц можна будзе  
выпусціць дадаткова 30 камплек-  
таў дэталей і вузлоў для тракта-  
раў «Беларусь».

Брыгада Варыводы настойліва  
шукала новыя рэзервы росту пра-  
дукцыйнасці працы. У творчым  
садружстве з інжынерамі штам-  
поўшчыцы змянілі тэхналогію  
апрацоўкі раду дэталей.

У штамповачным аддзя-  
ленні ніколі не ставілі на  
адзін прэс два штам-  
пы. Упершыню наладчыкі па-  
ставілі іх на 160-тонных прэсах.  
У выніку з'ём дэталей з аднаго  
прэса павялічыўся амаль на 34  
працэнты. Адвойнае кальцо рабі-  
лася раней за дзве аперацыі, пры-  
чым карысталіся двума штампамі.  
Цяпер гэтая дэталь робіцца адным  
штампам. Такім чынам, вызваліў-  
ся другі прэс для вырабу іншых  
дэталей. Або ўзяць дэталь-скрэп-  
ку. Раней яна вырубалася за адзін  
удар прэса па адной штучцы, за-  
тым яе ўручную загіналі. У Таця-  
ны аднойчы мільганула думка: «А  
што калі змяніць тэхналогію вы-  
рабу гэтай дэталі?» І тут-же ўзник-  
ла сумненне: «Але-ж такі па-  
радак спецыялісты не са столі ўзялі,  
а ўстанавілі з інжынерным разлі-  
кам».

Тацяна ўсё-ж рызыкнула з дапа-  
могай слесараў змяніць тэхналогію  
штампоўкі скрэпкі. Вынікі былі  
выдатныя. Цяпер за адзін ход  
прэса апрацоўваюцца дзве абса-  
лютна гатовыя дэталі. Прадукцый-  
насць прэса павысілася больш як  
удвая, што за адзін толькі год дае  
амаль тысячу нормагадзін эка-  
номіі.

За кароткі час брыгада Варыво-  
ды сярднюю выпрацоўку давяла  
да 220 працэнтаў пры выдатнай  
якасці прадукцыі. Калі Тацяна  
пачала расказваць сяброўцы пра  
свае поспехі, Дуня з нескрывае-  
май крыўдай кінула папрок:

— Ганарыцца, абагнала...

Гэта было так незаслужана,  
што Таня зблізілася. Штампоў-  
шчыцы брыгады Архіпенкавай вы-  
рашылі ва што-б там ні стала да-  
казаць на справе, што поспехі, да-  
сягнутыя брыгадай Варыводы,  
яшчэ не мяжа.

Аднойчы Тацяна ўбачыла ў цэ-  
ху «маланку», у якой паведамля-  
лася, што брыгада Архіпенкавай  
дабілася выдатных поспехаў, вы-  
канаўшы за змену дзве з паловай  
нормы.

— Усёроўна абгонім, — сказала  
яна Архіпенкавай.

— Паглядзім, — адказала Ду-  
ня з усмешкай.

Назаўтра-ж Варывода сапраў-  
ды апярэдзіла Архіпенкаву. Яе  
брыйгада выканала дзённую норму  
на 275 працэнтаў, а ў паасобныя  
дні пачала даваць па чатыры  
нормы.

Новае патрыятычнае пачынанне  
штампоўшчыц падхапілі ўсе ўчаст-  
кі і цэхі трактарнага завода.

Н. МІХІНАУ

# УДАСЦЬ ЖЫЩЯ

РАДАСЦЬ і шчасце, не ўмяшчаючыся ў сэрцы, ліліся з вачэй светлымі цёплымі слязьмі. Соф'ю Міхайлаўну віншавалі ўсе: урачы, сёстры, санітаркі, хворыя, знаёмыя. Ей моцна паціскалі руку, яе абнімалі, цалавалі. Колькі сардэчных слоў пачула яна ў гэты дзень, колькі ўбачыла цёплай увагі. Ей прыпаднеслі кветкі — белая цудоўная нарцыса; ёй прысвяцілі вершы, поўныя любві і падзякі; ёй падарылі партрэт Леніна, вышыты на палатне любчымі рукамі...

— Радуемся разам з вами, — казалі ёй. — Вы заслужылі гэтую высокую ўзнагароду вялікай любою да людзей.

...Газета дрыжыць у руках Соф'і Міхайлаўны, заўсёды на дзіва спакойнай і на першы погляд нават суровай. Застаўшыся на хвілінку ў дзяжурным пакоі адна, яна зноў і зноў прабягае вачыма Указ Прэзідiuma Вярхоўнага Совета СССР аб узнагароджанні яе — старшай медыцынскай сястры Соф'і Міхайлаўны Жукавай — за выслугу год і бездакорную работу ордэнам Леніна.

...У невялікім пакоі Соф'і Міхайлаўны чиста і ўтульна. Ложак, шафа, круглы стол, крэслы. На стале ў прыгожай вазе — буйныя гронкі свежага бэзу. За акном — кавалак зялёна гравер, новыя дамы, пад'ёмныя краны. Мінск шуміць, жыве сваім мірным сталічным жыццём.

— Мне 62 гады, — расказвае нам Соф'я Міхайлаўна. — Жыла, працавала... Здавалася, нямала зрабіла, нямала перажыла. І раптам усё перажытае неяк адразу ажыло, прынесла такое шчасце...

Працоўны шлях Соф'і Міхайлаўны пачаўся 38 год назад. Гэта была барацьба за самае драгое — за чалавече жыццё.

...Ішла першая сусветная вайна. Паязды везлі на лінію агню мільёны людзей у шэрых шынялях. Навокал — смерць, гора народнае.

Соня Жукава добраахвотна паступіла на курсы сясцёр міласэрдзя. Скончыўшы іх, пайшла ў паходныя лазарэты. Першы знаходзіўся ў мястэчку Іванец, недалёка ад Баранавіча. У школу прывозілі раненых, хворых на сыпняк.

...Маладзенькая сястра міласэрдзя ў белай касынцы з чырвоным крыжам нясмела ўвайшла ў палату. І адразу жахнулася. Раненая ляжалі на ложках і падлозе, на сенніках і проста на саломе. Кроў, стогны, удушлівы пах вайны. Хіба здолее яна што-небудзь зрабіць, каб палегчыць гэтыя пакуты, вырваць раненага ў смерці, якая, здавалася, пануе тут!

Дзяўчына напружвала ўсю сваю волю, каб трывамаць сябе ў руках і дакладна выконваць усе прадпісанні ўрачоў. Яна дапамагала пры аперацыях, перавязвала раны, пайлі лякарствамі, рабіла ўколы, дзяжурыла ля ложка цяжка хворых. Яна ведала, на колькі важны для выратавання жыцця тыфозных клапатлівы дагляд, і не шкадавала сіл. Працавала наядомна, не думаючы, ці будзе адпачынак, ці хопіць сіл. І людзі папраўляліся. А кожная папраўка прыносіла радасць, патройвалася сілы.



С. М. Жукава.

У грукаце кананад імчаўся грозны час вайны. Пранёсся, скальхнуўшы свет, рэволюцыйны год — семнаццаты. Пачалася грамадзянская вайна. Сваю працоўную дзейнасць Соф'я Міхайлаўна моцна звязала з жыццём роднай краіны. Працавала ўжо ў мінскім ваенным шпіталі. Суровы час загартаваў дзяўчыну. Гэта была ўжо заўсёды спакойная, строгая, цалкам адданая справе, верная памочніца хірурга.

У гады мінага будаўніцтва працавала ў другой рэспубліканскай клініцы ў хірурга-прафесара Сакалоўскага. Корпус быў новы. Аперацыйная — поўна святла і паветра. Плітачная падлога, кафляныя сцены, бесценявыя лямпы, два аперацыйныя сталы. Гэта не паходныя ваенныя шпіталі!

Старшая аперацыйная сястра Соф'я Міхайлаўна Жукава разам з маладзен'кімі санітаркамі Соняй Шэршэн і Воляй Саенкавай навялі ў аперацыйнай ідэальную чыстату і парадак.

У новую клініку пачалі прыбываць хворыя. Раніцай професар папярэдзіў:

— Зайдзітра першы аперацыйны дзень. Адна з пяці аперацый складаная — удаленне почкі...

Соф'я Міхайлаўна прадумала ўсё да дробязей. Назаду, рануна а дзвеятай раніцы, прыступіла да работы адразу на двух сталах. На адным рабіў аперацыю професар, на другім — яго асістэнт. Соф'я Міхайлаўна падавала аднаму і другому ўсё так хутка, што не трэба было рабіць ёй ніякіх знакаў.

Аперацыі прыйшлі ўдала.

Адзін за другім пацяклі аперацыйныя дні. Соф'я Міхайлаўна нястомна змагалася за здароўе, бадзёрасць і працаздольнасць людзей.

Калі пачалася Вялікая Айчынная вайна, яна працавала ў Дзержынскай бальніцы. Разам з хірургамі Вараб'ёвым і Сасонкіным аказвала першую дапамогу раненым воінам і пацярпейшаму ад бамбёжак мірному насельніцтву. Затым у Чэрвенскай бальніцы дапамагала ў аперацыйх хірургу Чарнову і пад бамбёжкай перапраўляла раненых у Магілёў і далей — да

Тамбова. Тут усю вайну працавала старшай аперацыйнай сястрой у ваенным шпіталі, рыхтавала медыцынскіх сясцёр.

Незабыўныя ўспаміны пакінулі тыя суроўыя гады. Як жывы, паўстае перад ёю салдат-украінец Федзя Усенка з яснымі, як у дзяцей, вачымі. У шпіталь паступіў ён з шаснаццацю раненнямі, Надзеі на жыццё не было.

Соф'я Міхайлаўна ўзяла раненага пад асабісты нагляд. Сама апрацоўвала і перавязвала раны, давала лякарства, пайлі, карміла.

Прыкаваны да ложка, Федзя ляжаў у калідоры. Тэмпература 39 градусаў, а ён патрабуе кіно! Соф'я Міхайлаўна дабілася, каб спецыяльна для Федзі працеманстравалі фільм у калідоры. Сядзела з ім разам. Пасля фільма Федзя першы раз заснуў спакойна і праспаў усю ноч. Аднойчы Федзю захацелася зялёны цыбулі — усё другое катэгарычна адмовіўся есці. Да стала цыбулю — і зноў пашло на карысць.

Федзя вельмі пакутаваў, але не стагнаў, не плаўкаў ад болю, а моцна буюніў.

— Давай грэлку! — кричаў ён на ўвесь калідор. — Давай сюды Соф'ю Міхайлаўну!

Акрамя яе, нікога да сябе не падпускаў. І яна, збіаючыся з ног, безаговорочна выконвала ўсе яго патрабаванні. Пры матчынім любоўным доглядзе маладосць перамагла.

Пасля ўрачы часта гаварылі маладым сёстрам:

— Ведаецце, што такое догляд? Гэта — Федзя.

І Федзя прыслаў Соф'я Міхайлаўне з Ташкента цёплае пісьмо...

«Я ніколі вас не забуду. Вы мой друг, май маци...»

Абаронцы Радзімы, пакідаючы шпіталь, гаварылі на развітанне суроўай і строгай Соф'я Міхайлаўне:

— Дзякую, сястра! У цябе добрыя руки, добрае сэрца і добрую ты робіш справу. Мы цябе ніколі не забудзем.

Цяпліліся ласкай вочы Соф'і Міхайлаўны:

— І я вас не забуду ніколі...

Не раз выносілі Соф'я Міхайлаўне падзяку ў загадах па войсках Бранскага фронта, па тылу Варонежскага фронта.

Яна ўзнагароджана Ганаровай граматай Народнага Камісарыята аховы здароўя СССР, медалямі «За доблесную працу» і «За перамогу над Германіяй у Вялікай Айчыннай вайне».

Ваенны шпіталь рэарганізаваўся ў шпіталь для інвалідаў Вялікай Айчыннай вайны. Вельмі хацелася дадому, у родны Мінск, але пакінула работу толькі пасля расфарміравання шпітalu ў 1949 годзе.

Цёпла сустрэлі Соф'ю Міхайлаўну ў Мінску знёмы ўрачы, сёстры, санітаркі. Прапанавалі работу і па гадах, і па ведах: старшай сястрой хірургічнага аддзялення рэспубліканскай бальніцы. З таго часу ўзначальвае Соф'я Міхайлаўна калектыв медыцынскіх сясцёр, санітарак, афіцыянтак гэтага аддзялення. Перадае ім свае веды, свой вопыт.

— Наш абавязак, — гаворыць ім Соф'я Міхайлаўна, — не толькі выконваць назначэнні ўрача, але і акружыць хворага клопатамі і ўвагай, дапамагчы яму лягчэй пераадолець хваробу.

У аддзяленні Соф'я Міхайлаўны 17 палат. Яна ведае ўсіх хворых, умее пагутарыць з кожным, маральна падтрымаць. Ведае, як знайсці прычыну дрэннага настрою, адцягнуць хворага ад непрыемных думак.

Хворыя зайдзёды з радасцю сустракаюць Соф'ю Міхайлаўну і нязменна просяць:

— Часцей заходзьце да нас...

Высока нясе ганарове званне медыцынскай сястры Соф'я Міхайлаўна Жукава — простая совецкая жанчына, штодзённая скромная праца якой — мужны подзвіг у імя жыцця людзей.

Лідзія АЛФІМАВА

## БУДАЎНІКІ

**Д**ЗЯЎЧЫНА ў сінім камбінезоне хутка і лёгка ўзбіраеца па доўгай, вузкай лесвіцы. Па-гаспадарску адкрывае кабіну і, увайшоўшы ў яе, пачынае тлумачыць будову сваёй машины:

— Вежавы кран не толькі лёгка ўзімае любыя грузы. Ён паліпшае якасць будаўнічых работ, эканоміць матэрыялы. Узяць тую-ж цэглу. Колькі яе разбівалі і знішчалі, калі цягали на насілках і перакладалі з месца на месца. А страла крана асцярожна падхоплівае грузы і дастаўляе іх зараз-жа ў любое месца.

— Але галоўнае ў тым, што вежавы кран беражэ сілы чалавека, значна паскарае тэрміны будаўнічых работ. Паглядзіце, які гмах узняўся за кароткі тэрмін, — гаворыць кранаўшчыца, акінуўшы позіркам махіну новага мясакамбіната. — На многа год зацягнулася-б яго будаўніцтва, калі-б і цэглу, і цемент, і пліты падносялі ўручную. Нядаўна была я на Даўгабродскай вуліцы. На адным невялікім участку налічыла шэсць вежавых кранаў. Так, далёка пайшла ў нас механизация!

Людміла Журава, як чалавек, улюблёны ў сваю прафесію, можа гаварыць аб ёй гадзінамі з захапленнем і гонарам, як аб самым драгім і блізкім.

... Люда прыехала сюды са Смаленшчыны з групай моладзі, каб дапамагчы ў аднаўленні сталіцы. Нядоўга была яна падсобнай работніцай. Яе ўвагу ўсё часцей і часцей прыцягваў вежавы кран.

— Як ты думаеш, здолею я стаць машиністам? — спытала яна аднойчы знаёмага кранаўшчыка.

— Хочаш ведаць праўду? — адказаў з ледзь прыкметнай усмешкай хлапец.

— Хачу!

— Не бабская гэта работа. Тут электратэхніку на зубок трэба ведаць, ды і нервы моцныя мець. Малейшы недагляд — і аварыя.

Люда не спалохалася. Купіла падручнікі па фізіцы і пачала не толькі паўтараць пройдзене ў сямігодцы, але і вывучаць мала знёмы ёй раздзел «Электрычнасць». А калі пераканалася, што здолее

асіліць гэтыя ыялёгкія рэчы, пайшла ў будаўнічы трэст і настаяла, каб паслалі на курсы машыністаў.

Цяжка было сумяшчаць работу з вучобай. Далёка за поўнач заседжвалася над чарцяжамі. Не раз дзяўчыны, з якімі жыла яна ў пакоі, прасілі гасіць светло, каб даць ім магчымасць выспацца; пагражалі, што будуть скардзіцца камендантам за парушэнне правіл супольнага жыцця. Але Люду нічым нельга было адараць ад занання. Затое ў пасведчанні па ўсіх дысцыплінах: будове вежавых кранаў, эксплуатацыі, тэхніцы бяспекі, практычнай работе — значыліся заслужаныя пяцёркі.

Ужо тры гады Людміла Журава працуе машиністам і няспынна ўдасканалівае сваю кваліфікацыю. У яе не было ніводнай аварыі. Яе імя не раз адзначалася на Дошыцы гонару. У Міжнародны жаночы дзень ёй уручылі ганаровую грамату Упраўлення вежавых кранаў, а к 1 Мая аўгусту падзяку за выдатную работу.

Дзе толькі не працавала Люда на сваім кране! І на пасёлку трак-

тарнага завода, і на Круглай плошчы, і на праспекце імя Сталіна. Разам з мулярамі, тынкоўшчыкамі, абліцоўшчыкамі будавала жылья дамы. Будавала дабротна і добра, на радасьць і шчасце жыхароў.

Цёплым чэрвеньскім вечарам у парку Люда сустрэла таго самага хлопца, які так настойліва адгаварваў яе ад работы на вежавым кране. Маладыя людзі прыселі на лаўку, разгаварыліся. Люда ў той дзень атрымала заработную плату і не магла не пахваліцца: заработка за май перавысіў тысячу рублёў.

— Як бачыш, і нервы вытрымліваюць, і электратэхніка не такая ўжо страшная. Аказваецца, не багі гаршкі лепяць.

— Маладзец, Людміла Дэмітрыеўна! Здаюся, — заўважыў хлопец. — Нават мяне абагнала ў заработка.

— Спадзяюся, не будзеш больш задавацца сваёй мужчынскай годнасцю, — пажартавала Люда, і абодва весела рассміяліся.

Знаёмства з Людмілай Журавай выклікала ў нас жаданне бліжэй пазнаёміцца з жанчынамі-будаўнікамі, з іх работай, вучобай, жыццём.

Па Чырвонаармейскай вуліцы, на будаўніцтве жылога дома Міністэрства аховы здароўя, адною з лепшых з'яўляеца брыгада тынкоўшчыкаў, у якой працујуць былыя выхаванкі дзіцячага дома Ліды Мігунова, Каця Жолудзь, Ада Мефодзьева. Кваліфікацыю набылі яны ў Віцебску, дзе скончылі школу ФЗН. З месяца ў ме-



Л. Д. Журава.

сяц перавыконваюць заданне пры выдатнай якасці работ. «Раўняйцеся па тынкоўшчыках Мігуновай,

Жолудзь і Мефодзьевай!» — заклікае «Маланка». На будоўлі дзяўчата працујуць старапна і добра, але, на жаль, вельмі мала ўвагі ўдзяляеца іх далейшаму росту. Скончыўшы ў дзіцячым доме хто пяць, хто шэсць класаў, яны больш нідзе не вучацца. Адчуваецца, што ні комсамольская арганізацыя, ні хто іншы ніколі з імі шчыра не пагаварылі, не расказаў пра важнасць для іх, зусім яшчэ маладых, вучыцца далей.

На той-жа будоўлі славіца брыгада падсобных работніц Вольгі Крупенка, якая ў красавіку выканала план на 120, а ў маі на 130 працэнтаў. У брыгадзе 11 дзяўчат. Многія працујуць па некалькі год, а брыгадзір ужо дзесяць. Міжволі цікавішся: чаму за гэты час ні яна, ні члены брыгады не набылі больш высокай кваліфікацыі? А прычына, перш за ёсё, крыеца ў тым, што павышэнню кваліфікацыі работніц ні ў будаўнічых трэстах, ні на аб'ектах не ўдзяляеца належнай увагі.

Шырыцца размах будаўнічых работ у Мінску і па ўсёй рэспубліцы. Усё ў большай колькасці забяспечвае дзяржава новабудоўлі новымі машынамі.

У радах будаўнікоў рэспублікі жанчынам належыць віднае месца. На любой будоўлі ёсць такія, як Людміла Журава, — цікаўныя, настойлівые, працевітыя. Жанчынам-будаўнікам трэба стварыць ўсе ўмовы для росту, для ўдасканалення кваліфікацыі.

М. ВЛАДЗІМІРАВА

## СУСТРЭЧА Ў ДАРОЗЕ

Вярсту за вярстою  
Дзяўчына мінае.  
Вось вёска Зароі,  
За ёю Лясная.

Дарогай шырокай  
Між буйных калоссія  
У родную вёску  
Спяшаецца Зося.

Ды вось ля таполі  
Тармозіць машина.  
Шафёр-комсамолец  
Выходзіць з кабіны.

Дзяўчыну вітае  
Запылены сокал.  
Ён шчыра пытае:  
— Далёка?  
— Далёка.  
— Сядайце.  
— Ды што вы,  
Не трэба, дакроучу.

Пакінуць размову  
Вадзіцель не хоча.

— Гадзіну праедзем,  
І будзеце дома.  
Машына, як вецер.  
— На славу!  
— Вядома.

Імчыцца машина  
Удалъ па дарозе.  
Сядзіць у кабіне  
Ля шофера Зося.

Духмяная ружа  
У руках расцвітае.  
А косы, як кужаль,  
На плечы звісаюць.

У хлопца, вядома,  
Душа маладая.  
Ён на незнаймку  
Пагляды кідае.

Наўкол паўстаюць  
Ураджайнія далі.  
Трохтонку сваю  
Хлопец з гонарам хваліць.

— Ніколі машина  
У пуці не адкажа,  
Бо марка айчынная,  
Мінская, наша.

Ляціць, як на крыллях,  
Магутныя рухі.  
Відаць, што стварылі  
Надзейныя рукі.

Прыемна і люба  
Чуць гэткія слоў.  
— Схадзіць мне ля дуба,  
Ля вёскі Дуброва.

— Шкада, што не многа  
Мы ехалі разам.  
— Дарога... дарога  
Прышла да калгаса.

Там маці чакае  
У госці.  
— Бывайце!  
Ад сэрца жадаю  
Вам поспехаў, шчасця.

Ля жытнія сцежкі  
Машына стаяла.  
І Зося з усмешкаю  
Шчыра сказала:  
— У вашай машине  
Есць рук маіх праца...  
Разгублен хлапчына,  
А вочы іскрацца.

Ды знікла ўжо Зося  
Між спелага зборожа.  
А ён на дарозе  
Стайць... заварожан...

Міхась КАРПЕНКА

# Жыстык

Я К хутка ідзе час! Здаецца, зусім нядаўна былі яны ў сябе дома, рамантавалі машыны ў сваёй Дунілавіцкай МТС; і так добра памятаюцца тыя дні, калі развітваліся з роднымі, блізкімі, з таварышамі па работе... Ганна Іванаўна яшчэ раз успамінае ўрачыстыя провады ў Маладзечна, затым перад вачыма паўстае шматлюдны, стракаты перон Мінскага вакзала.

Прахладным сакавіцкім днём мінчане праводзілі пасланцоў беларускага комсамола ў далёкія казахстанскія стэпы на асваенне цалінных і абложных земель. Сярод патрыётаў-добраахвотнікаў на цаліну пaeхалі комсамольцы трактарнай брыгады вядомага на Беларусі механізатора сельскай гаспадаркі Ганны Іванаўны Відулінай.

## У НОВЫМ СОУГАСЕ

Нядаўна нам прышлося пабываць у новым збожжавым соўгасе «Барвінаўскім» Кустанайскай вобласці. Тут і сустрэліся мы з Ганнай Відулінай, якая ўзначальвае цяпер трактарна-пальводчую брыгаду першага аддзялення соўгаса.

Іховы збожжавы гігант заходзіцца за возерам Кушмурун. Гэта самае вялікае ў Поўночна-Захаднім Казахстане возера; яно прапягнулася ў даўжыню на сто кілометраў і поўнай, невычарпалай чашай ляжыць сярод кавыльнай раўніны. Прывольна косяцца і плешицуцца аб спадзістых пясчаных берагіх хвалі Кушмуруна. На ўсход ад возера прасцерліся добрыя, урадлівыя землі. Вясной бягучага года на пуставаўшых спрадвеку стэпавых масівах арганізавана некалькі буйных збожжавых соўгасаў.

... Надышоў май. У яркую зелень прыбраўся бярозавыя гai. Якія яны мілыя тут, у голых стэпавых прасторах. І якія яны блізкія сэрцу чалавека, што вырас сярод лісцёвых лясоў Падмаскоўя, у беларускіх барах або ў ахутаных пышнай зелянінай станіцах Прыдняпроўя. Соўгасу «Барвінаўскуму» землі адведзены ў адным з урочышчаў Урыцкага раёна.

— Ехалі мы ў Казахстан і, прызнацца, не думалі нават, наколькі багатыя тутэйшыя месцы, — расказвае Ганна Іванаўна. — Зямельныя ўгоддзі нашай гаспадаркі складаюць каля 30 тысяч гектараў. Глебы скроў чарназёмныя, багатыя...

Мы стаялі каля ўзаранага цаліннага масіва. Удалечы па доўгіх-доўгіх гонах ішлі гусенічныя трактары. Відуліна прапягвала расказваць аб tym, як яе брыгада ўладзілася на новым месцы, як працуць беларускія механізатары.

— Якая тут прастора! — гаворыць Ганна Іванаўна, і ў вачах яе свеціцца той лёгка ўлоўны аген'чык, які можа быць толькі ў поглядзе чалавека, глыбока ўлюбёнаага ў сваю спраўу, чалавека з вялікім нахненнем.

Якая сапраўды прывольная прастора, колькі някранутых земель. Але месцы, на якіх абронтуваўся соўгас, некалькі адрозніваюцца ад звычайнай аднастайнай роўніні казахстанскіх стэпаў. Тут усюды бярозавыя калкі; прырода нібы паклапацілася аб tym, каб стварыць тут натуральныя лесаходоўныя палосы, якія будуць агароджваць пасевы ад сухавеяў, захоўваць каштоўную вільгаць. Часта сустракаюцца азёры, рыбныя, з мноствам непалоханай дзічыны. Цэнтральная сядзіба будзеца на шырокай паляне, акружанай шчыльной сцяной беразняку. Зараз тут узводзіцца некалькі зборных дамоў, закладваюцца фундаменты для клуба, столовай, лазні, бальніцы. Крыху далей ад жылога пасёлка адведзены ўчастак пад будаўніцтва тыповай рамонтнай майстэрні.

Усяго толькі два месяцы прайшло, як упершыню прыехалі сюды работнікі соўгаса. А ўжо праляглі ў розныя бакі ад сядзібы торныя дарогі. Адна з іх вядзе ўглыб стэпаў, да берагу Ішыма, адкуль на

Работніцы соўгаса «Джамбульскі» (Карасускі раён Кустанайскай вобласці) Зоя Янушкевіч (злева) і Мар'я Смаргун адсылаюць на Беларусь пісьмы сваім родным.

Тамара Кузняцова — былая пультаўшчыца Мінскага аўтазавода — працуе зараз трантарысткай у Сукупульскім соўгасе (Сямізёрны раён Кустанайскай вобласці).



# У прасторах

будаўніцтва дастаўляеца камень і пясок. Другая дарога лягла прама на поўнач — да Кустаная; па ёй за сотні кілометраў вязуць у соўгас усё новую і новую тэхніку. Дарогі ідуць на аддзяленні, да палявых стаў трактарных брыгад.

Упраўляючым першага аддзялення прызначана агроном Галіна Шапавалава. Пяць год назад яна скончыла Акадэмію імя Тіміразева і працавала ўвесь гэты час у Москве, у апарате Міністэрства соўгасаў СССР. Як толькі стала вядома аб арганізацыі новых соўгасаў на цалінных землях, Галіна адразу ж падала заяву з просьбай накіраваць яе ў Казахстан. І вось яна ўзначальвае вялікі ўчастак работы. Людзі — не-калькі брыгад механізатарапі і паляводаў; тэхніка — магутныя новыя трактары, прычэпныя рознастайныя прылады; зямля, тысячи гектараў цаліннай зямлі, якую трэба апрацаваць, вырасціць на ёй высокі ўраджай. Работы шмат. Упраўляючыя кожную раніцу ўстае а 5 гадзіне. Па свежай, прахладнай расе Галіна спяшаецца ў поле, да працуючых машын. Яна хвалюеца: ці выканалі трактарысты зменныя нормы, ці не было ў начны час прастояў. А як яны аруць, ці не мелка? І толькі пабываўшы на пахаці, толькі пераканаўшыся сваімі вачымі, што справы ідуць добра, яна супакойваецца. Але не надоўга. Вяртаецца на палявы стан, а тут новыя клопаты. З цэнтральнай сядзібы паведамілі, што пакуль няма запасных лемяхоў. Што рабіць? Глебы цяжкія і лемяхі на плугах прости «гараць». Як-бы не прышлося пускаць

У соўгасе «Чандакскі» (Федароўскі раён Кустанайскай вобласці) працуецца зараз былы паштовы работнік Ангеліна Кобзева, Кульза́да Ісмаілава і Ганна Храцвіч, якая прыбыла са Слонімскай МТС Гродзенскай вобласці.

Фото спецыяльнага карэспандэнта Фотахроніка БелТА В. Лупейкі.

трактары «С-80» на палавінную магутнасць: прычапляць па аднаму плугу замест двух. Плугоў наогул не хапае, а тут яшчэ гэтая затрымка з лемяхамі.

Падыходзіць загадчык гаспадаркі і гаворыць:

— Дзесяці засела машина з печаным хлебам, а ўвесь запас вышай...

Трэба хутчэй прымаць нейкія заходы, бо набліжаецца час снедання.

Нядаўна з Масквы Галіна атрымала пісмо ад маці. Яна ў пісьме гэтым пытае: «Ці не сумна табе там?...». Дачка супакоіла маці, што ў справах, у цікавай, хоць і нялёгкай работе, няма месца смутку.

На ўскрайні вялікага бярозавага гаю размясціўся палявы стан брыгады Ганны Відулінай. Тут, на новых землях, беларускія механізаторы праяўляюць сапраўдную самаадданасць у працы. Яны першымі закончылі веснавую сяўбу на ўзнятай цаліне і зараз аруць паросшую густым і жорсткім кавылём зямлю, рыхтуюць яе пад ураджай будучага года.

## У ХЛЕБНЫМ РАЕНЕ

Федароўскі раён. Збожжа тут родзіць добра. Нават у сярэдніяе па ўрадлівасці лета калгасы і соўгасы збіраюць мільёны пудоў збожжа. Яго возяць з глыбінай круглы год. Бывае звычайна так, што камбайны ўжо выходзяць на палі спелай пшаніцы, а наступраці ім па пыльных, ухабістых дарогах рухаюцца аўтакалоны са збожжам леташняга ўраджаю.

На тэрыторыі Федароўскага раёна ёсць шэсць соўгасаў. Ва ўсе гэтыя гаспадаркі вясной бягучага года прыбылі на пастаянную работу комсамольцы з Беларусі. У «Першамайскім» соўгасе працуе пасланцы Гродзеншчыны.

— Радасна сустрэлі мы группу беларускай моладзі, што прыехала да нас, — расказвае дырэктар соўгаса Кацярына Сцяпанаўна Галубчанка. — Па кватэрах размясцілі, выдалі цёплае адзенне, забяспечылі прадуктамі харчавання. Пачалі на работу размяркоўваць. І што-ж аказалася? Усе на трактар просяцца. А новых машын соўгасу далі толькі пяць. Але ў нас развіта не толькі збожжавая гаспадарка, але і жывёлагадоўля; рабочых-жэ рук нenhапае. Па 30 кароў на адну даярку прыпадае. Сабрала я тады дзяўчат і пачала з імі размаўляць. Узнімаць цалінныя землі, ка-



жу, пачэсная справа. Соўгас некалькі тысяч гектараў новых пасеўных плошчаў павінен з вясны асвойваць. Аднак з-за недахопу даярак колькі мы дойных кароў запусцілі, колькі малака недадаем дзяржаве. Зразумелі мяне комсамолкі. Першымі пайшлі на ферму Ніна Заяц, якая раней працавала бухгалтарам Гродзенскага маслазавода, і Галіна Саланевіч — былая работніца Гродзенскага камбінату будаўнічых матэрыялаў. За імі рушылі другія. Цяжка спачатку было гарадскім дзяўчынам прывыкаць да сельскай працы. Але-ж — комсамолкі! Яны смела адгукнуліся на заклік роднай Комуністычнай партыі, паехалі на самы цяжкі ўчастак усенароднай барацьбы за багацце прадуктаў у нашай краіне.

Адным з буйнейшых збожжавых соўгасаў у раёне з'яўляецца «Чандакскі». Тут працуюць трох брыгады, якія прыбылі з Беларусі.

На палявы стан брыгады Аляксандра Сідарэнка мы прыехалі раніцай. Быў той час свежасці, калі стэп, азалочаны ўзыходзячым сонцам, пахнуў водырам квітнеючых траў, спявалі шматгалосым хорам птушак, песьціўся і нібы адпачывалі перад надыходам дзённай спёкі.

У палявы вагончык увайшло троє дзяўчат. Яны толькі што змяніліся пасля начнай работы. Першая — Ганна Храцэвіч — былая трактарыстка Слонімскай



Былая наборшчыца Сапоцкінскай раённай друкарні Гродзенской вобласці Клаудзя Ярковіч, якая зараз працуе на жывелагадоўчай ферме соўгасе «Чандакскі» (Федароўскі раён Кустанайскай вобласці).

Фото В. Лупейкі  
(Фотахроніка БелТА).

14



Былая тэлефаністка Гродзенскай тэлефоннай станцыі комсамолка Надзея Вінаградава, якая зараз працуе прычэпшчыцай у соўгасе «Чандакскі» Кустанайскай вобласці.

Фото В. Лупейкі  
(Фотахроніка БелТА).

МТС Гродзенской вобласці; яе сяброўка — Ангеліна Кобзева — былая тэлефаністка з Масквы; трэцяя — Кульзада Ісмаілава — работніца соўгаса, з бліжэйшага казахскага аула. Утраіх яны працуюць на адным агрэгаце. На вялікім агрэгаце: да магутнага трактара «С-80» прычэплена шэсць сеялак. За рулём трактара — беларуска Храцэвіч, прычэпшчыцы — масквічка Кобзева і казашка Ісмаілава кіруюць сеялкамі. У туго раніцу дзяўчыны датэрмінова закончылі сяўбу пшаніцы на ўчастку ўзнятай цаліны плошчай у 600 гектараў.

На цалінных землях разгарнулася вялікая бітва за збожжа, за багацце прадуктаў для совецкага народа. Паспяхова закончыўшы веснавую сяўбу, механизатары МТС і соўгасаў з падвоенай энергіяй узяліся за ворыва цаліны і аблогаў пад ураджай будучага года. І ўдзень, і ўночы на стэпавых просторах гудуць трактары. Баразна за баразной, гектар за гектарам узорваюцца масівы чарназёму, які вякамі ляжаў някранутым.

Збожжа будзе! Зарукаў гэтаму — багатая тэхніка, прысланая Совецкай дзяржавай, высокая ўрадлівасць новых зямель, працоўны герайм людзей, якія прыбылі сюды па закліку роднай Комуністычнай партыі.

П. ФЕДАРОВІЧ

Кустанайская вобласць,  
Казахская ССР.

## НЯСТОМНА КЛАПАЦІЦА АБ УСЯМЕРНЫМ РАЗВІЦІ ІЛЬНАВОДСТВА

**Л**ЕН — адна са старэйшых культур. Вырошчаваецца ён многія сотні год. І вырошчаваецца таму, што дае два вельмі каштоўныя прадукты — валакно і насенне.

З ільнянога валакна вырабляюцца самыя рознастайныя тканіны, неабходныя для адзення і пры вырабе абутку, парусіны, брызенту, тканін для аўтамабільнай, авіяцыйнай і іншых галін прамысловасці. Няма такой галіны народнай гаспадаркі, дзе-б не выкарыстоўваліся тканіны з ільнянога валакна.

Ільняныя тканіны мацней за баваўняныя і шарсцяныя. Па моцнасці яны ўступаюць толькі шоўку. Не выпадкова наш народ называе лён «поўночным шоўкам».

З ільнянога насення здабываецца высокаякаснае масла для харчавання. Апрача таго, лъняное масла шырока прымяняецца для вырабу аліфы, масляных фарбаў, лакаў, замазак, вадкага мыла, цыраты, лінолеуму, непрамакальных тканін. Ільняное масла выкарыстоўваецца ў гумавай, гарбарнай і электратэхнічнай прамысловасці.

Ад ільнянога насення, пасля атрымання з яго масла, застаецца макуха, якая з'яўляецца высокакаштоўным канцэнтраваным кормам для жывёлы.

Адыходы ільновалакна ў выглядзе паклі выкарыстоўваюцца ў будаўнічай справе як канапатачны матэрыйял, для вырабу грубых тканін, палавікоў, дарожак і г. д. Ільняная кастра выкарыстоўваецца як паліва на заводах пярвічнай апрацоўкі лёну.

Ільноводства — адна з важнейшых галін народнай гаспадаркі нашай краіны, велізарная кропіца вельмі каштоўнай і неабходнай сыравіны для прамыловасці. Акрамя таго, ільноводства стала адной з асноўных кропіц грашовых прыбыткаў калгасаў, росту іх грамадскага багацця, павышэння ўзроўню матэрыйяльнага добрабыту калгаснікаў.

Партыя і ўрад ствараюць усе ўмовы для паспяховага развіцця ільноводства. Машынна-трактарныя станцыі і калгасы аснашчаюцца высопрадукцыйнай тэхнікай — трактарамі, ільнокамбайнамі, складанымі насеннеачышчальными машынамі, сеялкамі, машынамі па пярвічнай апрацоўцы лёну. Прадугледжаны рад ільгот і заахвочванняў для калгасаў і калгаснікаў, якія вырошчваюць лён; у прыватнасці павышаны нарыхтоўчыя цэны на ільнопрадукцыю, прадугледжаны продаж калгасам пшаніцы, расліннага масла, макухі, цукру за зданую дзяржаве ільнопрадукцыю. Для калгасаў ільноводчых раёнаў зніжаны нормы абавязковых паставак збожжа дзяржаве і стаўкі натураплаты за работу МТС па збожжавых культурах і ільну-даўгунцу. Рэкамендавана калгасам выдаваць грашовыя прэміі старшыням калгасаў, брыгадзірам, звенявым з прыбыткаў, якія атрымліваюцца ад ільноводства і калгаснікам з прэмій-надбавак.

XIX з'езд Комуністычнай партыі Савецкага Саюза ў дырэктывах па пятаму пяцігадовому плану развіцця СССР на 1951—1955 гады паставіў задачу — павялічыць вытворчасць ільновалакна на 40—50 працэнтаў і давесці ўраджайнасць ільну-даўгунцу ў раёнах нечарназёмнай паласы да 4,5—5,5 ц валакна з гектара. Вялікую ўвагу пытанням развіцця ільноводства ўзвялі вераснёўскі і лютайская-сакавіцкі Пленумы ЦК КПСС.

Вопыт вытворчасці ільнопрадукцыі ў калгасах рэспублікі паказвае, што заданне партыі і ўрада можа быць не толькі выканана, але і значна перавыканана. Глебава-кліматычныя ўмовы і высокая аснашчонасць першакласнай тэхнікай дазваляюць нашым калгасам штогод збіраць багатыя ўраджай высокаякаснай ільнопрадукцыі. Неабходна толькі, каб дасягненні совецкай навукі і вопыту перадавікоў шырока прыменяліся кожным ільносечным калгасам.

Ажыццяўляючы сістэму арганізацыйных і агратэхнічных мер, якія забяспечваюць павышэнне ўраджайнасці лёну, больш 25 калгасаў рэспублікі ў 1953 годзе, пры вялікіх плошчах пасеву гэтай культуры, сабралі ўраджай ільновалакна па 4,5—6,6 цэнтнера ў сярэднім з гектара. Больш 35 калгасаў рэспублікі атрымалі ад ільноводства грашовыя прыбыткі, якія перавышаюць мільён рублёў.

Грашовы прыбытак ад ільноводства ў калгасе «Рассвет» Кіраўскага раёна Магілёўскай вобласці склаў 6 мільёнаў 100 тысяч рублёў, у калгасе імя Сталіна Любчанскае раёна Гродзенскай вобласці — 2 мільёны 459 тысяч рублёў, у сельгасарцелі імя Дзімітра Дунілавіцкага раёна Маладзечанскай вобласці — 2 мільёны 199 тысяч рублёў і г. д. Акрамя таго, гэтым і многім іншым калгасам дзяржава адпускала ў парадку сустрэчнага продажу за зданую ільнопрадукцыю тысячи тон пшаніцы, шмат расліннага масла, макухі, цукру. Напрыклад, калгас «Рассвет» Кіраўскага раёна атрымаў за зданую ільнопрадукцыю 5270 ц пшаніцы.

Прыклады любоўных адносін да лёну і добрай арганізацыі працы гавораць аб tym, што кожны калгас рэспублікі мае ўсе магчымасці рэзка павысіць узровень вытворчасці ільнопрадукцыі і выйсці ў лік перадавых.

Пастанова Совета Міністраў СССР і Цэнтральнага Камітэта КПСС «Аб мерах па ўздыму ільноводства і ўзмацненню матэрыйяльнай зацікаўленасці калгасаў і калгаснікаў у павелічэнні вытворчасці лёну і канапель» з'яўляецца новым прайяўленнем клопатаў партыі і ўрада аб развіцці ільноводства, аб умацаванні грамадскай гаспадаркі калгасаў, аб росце матэрыйяльнага добрабыту калгаснікаў.

Совет Міністраў СССР і Цэнтральны Камітэт КПСС прынялі дадатковыя заходы для таго, каб ільноводства краіны мела больш дасканалую тэхніку, неабходную колькасць угнаення, насенню базу. Прадугледжана будаўніцтва вялікай колькасці новых ільнозаводаў, цэхаў прамысловай апрацоўкі і абмалоту лёну.

З мэтай узмацнення матэрыйяльнай зацікаўленасці калгасаў і калгаснікаў нарыхтоўчыя цэны на насенне ільну-даўгунцу з 1 ліпеня 1954 г. павышаюцца на 70 працэнтаў, а размеры грашовых авансаў калгасам — з 15 да 30 працэнтаў кошту закантрактаванага насення і сырвіны лёну. Устанаўляецца строгі парадак у аплоце працы калгаснікаў і механизатаў, занятых у ільноводстве. Калгасам рэкамендуецца размяркоўваць па працаднях да палавіны грашовых авансаў, якія атрымліваюцца па дагаворах за контрактацию лёну: з іх 30 працэнтаў на працадні, выпрацаваныя ў ільноводстве, а астатнюю суму на працадні, выпрацаваныя ў іншых галінах грамадской гаспадаркі з пачатку года.



Трактарыстка 8-й брыгады Маладзечанскай МТС Зінаіда Высоцкая выканала норму веснавых паяльных работ на 140 проц. пры выдатнай якасці.

Фото І. Ахрэма.

На клопаты парты і ўрада аб усямерным развіцці сельскагаспадарчай вытворчасці, аб стварэнні ў краіне багацца сельскагаспадарчай прадукцыі і тавараў шырокага спажывання калгаснае сялянства рэспублікі адказала канкрэтнымі справамі.

Вядома, што веснавыя паяльныя работы ў гэтым годзе началі разгортацца на 10—12 дзён пазней супроць мінулага года. Тым не менш большасць калгасаў адсеялася значна раней, чым летасць. Намога вышэй быў узровень агратэхнікі. Лён сеялі па добрых папярэдніках, унеслі больш мясцовых і мінеральных угнаенняў. Многія калгасы ўносілі пад лён аргана-мінеральныя сумесі, рэкамендаваныя акадэмікам Т. Д. Лысенка.

Калгас імя Дзімітрава Талачынскага раёна Віцебскай вобласці ў мінулым годзе з 72 гектараў сабраў у сярэднім па 5,32 ц валакна і па 3,5 ц насення лёну. Атрымаў ад ільнаводства 1 мільён 520 рублёў прыбытку. У гэтым годзе калгаснікі абавязаліся сабраць з кожнага гектара не менш 7 ц валакна і столькі-ж насення.

Калгас «Перамога» гэтага-ж раёна пасеяў 120 гектараў лёну. Калгаснікі абавязаліся сабраць не менш

5 цэнтнераў ільновалакна і столькі-ж насення з гектара, што дасць калгасу 1 174 720 рублёў прыбытку.

У мінулым годзе калгасы атрымалі за насенне лёну па 1230 рублёў з гектара, а сёлета атрымаюць пры такой жа ураджайнасці на 938 рублёў больш. Акрамя таго, для патрэб грамадской гаспадаркі і размеркавання па працаднях застанецца 1718 рублёў, якія ў мінулым годзе трацілі калгас і калгаснікі на набыццё пшаніцы. У цэлым адзін гектар лёну павінен даць калгасу дадаткова 2656 рублёў.

Пасеўныя плошчы лёну ў калгасах рэспублікі сёлета павялічваюцца больш як на 25 працэнтаў. Рэзка павінны ўзрасці ўраджайнасць, якасць і таварнасць ільнопрадукцыі.

Ужо зараз трэба паклапацца аб уборцы багатага ўраджаю своечасова і без страт. У мінулым годзе некаторыя калгасы не збудавалі ільносушылак, паяльных сцелажоў, астроўяў і крытых памяшканняў, неабходных для сушки лёну і ільнянога вораху, які атрымліваецца пасля камбайнавай уборкі. Гэта значна зацягнула ўборку, стрымала тэмпы пярвічнай апрацоўкі і здачы ільнопрадукцыі дзяржаве, выклікала вялікія страты і зніжэнне якасці ўраджаю. У бягучым годзе ні ў якім разе нельга дапусціць гэтых памылак.

Машынна-трактарныя станцыі маюць сотні ільноцерабілак, ільнокамбайнаў і ільноапрацоўчых агрэгатаў. Немалую колькасць ільноапрацоўчых машын і прылад маюць калгасы. Уся гэтая тэхніка павінна быць своечасова адрамантавана і высокапрадукцыйна выкарыстана ў ільнаводстве.

Уборку таварных пасеваў лёну неабходна праводзіць у ранній жоўтай, а насенняводчых у жоўтай спеласці. Нельга дапусціць разрыву паміж церабленнем, прасушкай і абмалотам лёну, рассцілам ільносаломкі і ачысткай насення. Неабходна дабіцца таго, каб абмалот усяго ўраджаю лёну і рассціл былі закончаны ў жніўні месяцы.

У мэтах павышэння якасці і павелічэння выхаду ільновалакна трэба ў самых шырокіх размерах арганізаваць сартыроўку лёну па даўжыні, таўшчыні і колеру сцяблоў як пры ўборцы, абмaloце, так і пры рассціле ільносаломкі, уздыме ільнотрасты са сцелішчаў і здачы яе на ільнозаводы. Услед за ўздымам ільнотрасты са сцелішчаў павінна быць арганізавана яе падрыхтоўка, адпраўка на ільнозаводы або апрацоўка ў калгасах. Ільнопрадукцыя павінна быць здана дзяржаве не пазней установленых партыяй і ўрадам тэрмінаў.

Совет Міністраў СССР і ЦК КПСС паставілі задачу — забяспечыць карэнны пералом у развіцці ільнаводства, значна расшырыць пасеўныя плошчы лёну, рэзка павысіць ураджайнасць, таварнасць і якасць ільнопрадукцыі. Ажыццяўіць гэтую задачу — значыць стварыць у краіне багацце сырэвіны для лёгкай прамысловасці, значна ўзняць добрабыт сявецкага народа.

П. КАВАЛЬЧУК,

нач. галоўнага ўпраўлення сельскагаспадарчай пропаганды і інфузні Міністэрства сельскай гаспадаркі БССР.

# ВЯЛІКІ МАСТАК-ПАТРЫЁТ

Да пяцідзесяцігоддзя з дня смерці А. П. Чэхава

Антон Паўлавіч Чэхав належыць да ліку тых мастакоў, якія жывуць і твораць не толькі для свайго часу, але і для будучыні. Горача любімы і высока шануемы ўсім прагрэсіўным чалавецтвам А. П. Чэхав і сваім маральнym, і пісьменніцкім абліччам, і ўсёй сваёй творчасцю вучыць нас вялікаму майстэрству любіць і ненавідзець; паважаць чалавечую годнасць, праўду, свабоду; чаніць працу і самааддану працаўца на карысць Радзімы, ператвараючы яе ў цудоўны, квітнечую сад. Чэхав і сёння дапамагае нам пазнаваць і выкароўваць усялякія перажыткі рабскай піхалогіі, ненавідзець пошласць, подласць, падхалімства, абыякаласць, самазадоленасць, духоўную перасыць, застой.

Есць у Чэхава апавяданне «Чорны мана». Адзін з яго герояў, аматар-садавод Песоцкі, усё жыццё сваё, усе клопаты і помыслы аддае цудоўнаму саду. Устаючы досвіткам, ён акурвае дрэвы, ахоўвае цвет ад замараракаў, знішчае пустазелле, робіць прышчэпкі. Ён не ведае адпачынку і вырошчае спраўды цудоўны плодовы сад. У гэтым вобразе мы пазнаем аблічча самога пісьменніка — гуманіста і барацьбіта за прыгожасць жыцця, барацьбіта за вольнага чалавека, у якім «павінна быць усё цудоўна: і твар, і адзенне, і душа, і думкі».

А. П. Чэхаву прышлося прайсці складаны шлях, першым ён дасягнуў вяршыню культуры сваёй эпохі. Вельмі павучальна яго біографія. Яго жыццё — гэта гісторыя чалавека, які выбіўся з мяшчанскаага асяроддзя (бацька — былы прыгонны — займаўся бакалейным гандлем), скінуў з сябе ўсе яго недахопы і стаў не толькі славутым пісьменнікам, але і адным з выдатных грамадскіх дзеячоў перадрэволюцыйнай Расіі.

Чэхав пачаў сваю творчую дзейнасць у невялікіх гумарыстычных часопісах Масквы, куды ён прыехаў з Таганрога, каб паступіць на медыцынскі факультэт Маскоўскага юніверсітета. На страницах часопісаў «Стрекоза», «Зритель», «Будильник» пачалі з'яўляцца гумарэскі, жарты, фельетоны за псеўданімамі: Антоша Чэхантэ, Чалавек без селязёнкі, Брат свайго брата і інш.

Хоць у гумарыстычных часопісах восьмідзесятых гадоў рэакцыйная цензура дапускала толькі нявіннае зубаскальства, смешныя анекдоты аб незадачлівых цешчах, мужах-раганосцах і скандалах на купецкіх вяселлях, Чэхав у сваіх невялікіх апавяданнях тонка падмячае тыповыя рысы мешчаніна — абыватала, чыноўніка, інтэлігента.

Раннія апавяданні Антона Паўлавіча — гэта не проста смешныя сцэнкі, забаўныя здарэнні, анекдатычныя выпадкі, у якіх блішчыць і іскрыцца малады жыццерадасны талент. У кожным з іх



А. П. Чэхав і А. М. Горкі.  
Ялта 1900 г.

лёгкім, амаль непрыкметным рухам аўтар ставіць трапнае, непазбыўнае кляймо на пошласць, дробную ганарыстасць, падхалімства, хамства, духоўнае ўбоства.

Да такіх апавяданняў адносіцца «Тоўсты і тонкі», дзе прыніжанае чынашанаванне, з аднаго боку, нараджае пампадурства — з другога; «Хамелеон», дзе Чэхав па-майстэрску паказвае пераўвасабленне паліцэйскага дзяржыморды ў далікатнага апекуна жывёлы, калі спраўва датычыць сабачкі «яго прэвасходзіцельства». У цудоўным апавяданні «Клінік» па-майстэрску адлюстравана піхалогія роўнадушнага чыноўніка старой царскай Расіі, які лічыць, што яму, стваральніку «папер» у сваёй установе, не патрэбны нікія пачуцці, што «іх і нечутлівы пісаць умеет». Героі ранніх апавяданняў Чэхава паміраюць ужо ад аднаго толькі ўсведамлення сваёй нікчэмнасці перад генеральскім вокрыкам («Смерць чыноўніка»); гатовы з дапамогай суда выдаваць сваіх дачок замуж («Няўдача»); шчаслівы і горды, калі іх прозвішча трапляе ў газету, хоць-бы для гэтага і прышлося трапіць у нецвярозым выглядзе пад рамізника («Радасць»). Героі ранніх чэхавскіх апавяданняў — гэта «бацькі сямействаў», якія калечачці душы сваіх дзяцей, гэта праку-

роры і суддзі, «прышчы на сядзеннях правасуддзя», якія адвінавачваюць у «злачынствах» цёмных, забітых сялян («Злачынца»); гэта унцеры прышыбееў, якія добрахвотна бяруцца прыбываць здаровы чалавечы розум, жывое слова, прагрэсіўную думку («Унцер Прышыбееў»); гэта ліберальныя інтэлігенты, паўзуны перад самадурам-тоўстасумам («Маска») і г. д. Так ужо ў ранніх сваіх апавяданнях Чэхав выкраве мараль і піхалогію мяшчанства розных грамадскіх груп і катэгорый.

У 90-я і асабліва ў 900-я гады Чэхав становіцца ўжо спэцыяльным мастаком. Яго творчасць расшираецца, тэмы становіцца глыбей, характеристы шматгранней. Пісьменнік ставіцца перад сабой задачу — даць генеральны агляд усім соцыяльным сілам Расіі свайго часу. Што такое самадзяржаўна-капіталістычная Расія ў цэлым? На гэтае пытанне сумленна і шыра мастак адказвае славутым апавяданнем «Палата № 6». Самадзяржаўна-капіталістычная Расія 80—90-х гадоў — гэта дом, дзе свобода прадастаўлена вар'ятам, а людзі нармальныя і разумныя сядзяць за кратамі. У гэтым вар'яцкім доме наводзіцца парадак грубы і тупы вартаўнік, які забівае пасаджаных сюды людзей. Гэта яркае ўвасабленне таго гнуснага самадзяржаўна-бюрократычнага апарату з царом на чале, які скоўвае кратамі свободную думку, папірае і забівае ўсё смелае, мыслячае.

«Палата № 6» зрабіла велізарнае ўражанне на ўсю грамадскасць Расіі. Сястра Владзіміра Ільіча Леніна, Анна Ільінічна Ульянова ў сваіх успамінах піша, як усхвалявала гэтае апавяданне Владзіміра Ільіча, як ён гаварыў ёй: «Калі я дачытаў учора вечарам гэтае апавяданне, мне стала проста-такі страшна, я не мог застацца ў сваім пакой, я ўстай і вышаў. У мяне такое адчуванне, нібы я замкнуты ў «Палаце № 6».

У радзе выдатных апавяданняў і аповесцей Чэхав паказвае і прадстаўнікоў рэакцыі. Гэта ўсім вядомая фігура настаўніка старожытных моў Белікова («Чалавек у футляры»), які вечна баіцца, «як-бы чаго не вышлі». Гэта бяздарны прафесар Серабракоў, «сухар, вучоная вобла», які живе на чужы кошт і піша нікому непатрэбныя кнігі. Гэта «дзяржаўны дзеяч» Орлоў, чалавек з пустой душой, у якім не засталося ніводнага чалавечага пачуцця. Гэта памешчык Рашэвіч, рэакцыянер і цемраш, які з пафасам прапаведуе абранніцтва арыстакраты і з пагардай адносіцца да працоўнай разначыннай інтэлігенцыі.

Фонам для гэтых «сталпоў» служаць амішчаніўшыся правінцыяльныя ўрачы, настаўнікі, чыноўнікі, дробныя абыва-

талі, людзі, да ўсяго абыякавыя, за выключэннем інтарэсаў свайго страўніка і кішэні. Такі правінцыяльны ўрач Старцаў («лёніч»), які ў мяшчанскім балоце паступова стравіць чалавече аблічча. Такі настаўнік Іпаліт Іпалітыч («Настаўнік славеснасці»), які з вучоным выглядам гаворыць толькі тое, што даўно ўсім вядома. Такімі з'яўляюцца і многія іншыя.

Так, выкryваючы пошласць і самаздавленасць, крывадушнасць і абыякавасць, Чэхаў рабіў вялікую рэволюцыйную справу, заражаючы людзей нянявісцю да старых форм жыцця. Так вялікі мастак-партрэйт выполваў пустазелле, якое перашкаджала здаровым парасткам жыцця ў цудоўным садзе сваёй родзімы.

У 90-я гады Чэхаў, ужо хворы на туберкулёз, рабіць працяглую падарожжу на Сахалін, каб азнаёміцца з жыццём ссыльных пасяленцаў. Там ён асабіста наведаў дзесяць тысяч хат ссыльных, запойніў дзесяць тысяч статыстычных даведак. Вярнуўшыся ў Москву, Чэхаў у кнізе «Востраў Сахалін» паказаў жыццё людзей, якіх царызм пазбавіў чалавечых правоў.

Каб быць бліжэй да народа, Чэхаў пасяляецца пад Москвой у невялікай сядзібе Меліхава. Тут ён прымае актыўны ўдзел у арганізацыі дапамогі гала-даючым сялянам, у час халерной эпідэміі, як урач і грамадскі дзеяч, змагаецца з халерай, там-же адкрывае школу, бальніцу. Да меліхавскага перыяду адносіцца напісанне раду апавяданняў з жыцця сялян: «Новая дача», «Мужыкі», «У аўрагу» і інш. У іх пісьменнік паказвае страшэнны малюнак выраджэння вёскі пад напорам капіталізма, няўмольны працэс капіталістычнага расслаення сялянства на мужыка-бедняка і мужыка-кулака. Разам з тым ён горача змагаецца за простага чалавека-працоўніка, якога бессаромна зневажаюць і рабуць эксплуататарскія класы.

Сіла чэхаўскага таленту не толькі ў выкryцці, а і ў той светлай веры ў будучае радзімы, якой прасякнута мноствам яго твораў, асабліва напісаных напрэдадні рэволюцыі 1905 г. Пісьменнік глыбока перакананы ў тым, што гэтая цудоўная будучыня можа быць створана толькі самаадданай працай чистых, вольных людзей. Просты чалавек-працоўнік, які скромна, але самааддана, сапраўды па-герайчнаму рабіць святую справу для шчасця роднай краіны і народа — такі становучы чэхаўскі герой.

Для Чэхава самай шырокай, слупавой дарогай да новага жыцця з'яўлялася барацьба. Амаль у кожным апавяданні, у кожнай п'есе яго герой гавораць аб вялікім жаданні ўбачыць грамадскае жыццё перабудаваным.

Пра значэнне творчасці Чэхава А. М. Горкі калісці сказаў:

«Калі памрэ Чэхаў, памрэ адзін з лепшых прыяцеляў Расіі, прыяцель разумны, справядлівы, праудзівы, прыяцель любячы, спачуваючы ёй ва ўсім, і Расія ўся ўздрыгне ад гора і доўга не забудзе яго, доўга будзе вучыцца разумець жыццё паводле яго пісанняў, асветленых сумнай усмешкай любячага сэрца, па яго апавяданнях, пранізаных глыбокім веданнем жыцця, мудрай справядлівасцю і спачуваннем да людзей, не жаласцю, а спачуваннем разумнага і чулага чалавека, які ўсё разумеў».

**К. КАЗЛОВА,**  
кандыдат філалагічных навук.



Маці чатырох дзяцей Ганна Дзырабінская (справа) і загадчыца ясліў Зоя Каленчык.

## ЯСЛІ Ў КАЛГАСЕ

**У** НАШЫМ калгасе каля 60 жанок маюць па двое, па троє малых дзяцей. Да гэтага часу, хочаш не хочаш, не ўсе маглі дзень-у-дзень ісці на работу.

Гэтай вясной арганізавалі ў нас двое дзіцячых ясліў. І трэба сказаць, што для маці лепшай выгады не прыдумаць. Быццам свет нам другі адчыніўся. Цяпер кожная з нас можа спакойна працаўці і не хварэць сэрцам: як там дзеці, ці дагледжаны, ці накормлены? Дзяцей у нас даглядаюць сардечныя і сумленныя жанчыны: Бічэўская Аўгіння, Жоўнар Алена, Козак Стася і Каленчык Зоя.


Калгас набыў неабходную ясельным дзецям адзежу і пасцельныя прылады, усю патрэбную для кухні пасуду. Яслі знаходзяцца ў двух брыгадах.

Кожны дзень а сёмай гадзіне

Ва ўтульнай сталовай калгасных ясліў абедаюць дзецы з калгаса імя Тэльмана.

Фото Г. Ткачэнкі.





Шуто АНДРАШ

Малюнкі Дралка

# СЁМАЯ ДАЧКА

Апавяданне

ВАЖНА, нібы генерал які, сядзіць за столом Марчы Бако. Ды гэта і зразумела: ён адзіны ў доме мужчына — астатнія ўсе бабы — шэсць дачок і жонка. Сёмая дачка — работніца на ўсе рукі — адсутнічае. Вось ужо год, як паехала вучыцца ў школу трактарыстаў. Кожны раз, як гаспадыні дома здарыцца зірнуць на фотакартку дачкі, яе матчына сэрца не вытрымлівае, і яна пачынае галасіць: «Ох, Каці, га-лубка мая, дачушка міная! Як-жа табе сярод чужых жывецаў?»

— Ну, чаго галосіш? — з сэрцам гаворыць ёй муж: — Паглядзі на яе — штаны надзела, сараматніца!

І сапраўды, на здымку Каці стаіць каля трактара ў рабочым камбінезоне. Светлыя, акуратна прычасаныя валасы падхоплены істужкай, — відаць, што яна і касынкі больш не носяць. Але стары Марчы не толькі на яе за штаны злоуецца: ён не можа ёй дараваць, што яна паехала вучыцца, не лічачыся з яго воляй. Яму ва што-б там ні стала хацелася навучыць яе швейнаму майстэрству. Адзін час Каці нават згадзілася на гэта. Але летам 1950 года ў сяло прыехала некалькі трактарыстак, і з таго часу дзяўчына не ведала больш спакою.

І вось аднойчы яна прышла да бацькі прасіць, каб ён дазволіў ёй стаць трактарысткай. Бацька запярэчыў. Бачачы, што ён яе не адпусціць, Каці ўзяла свой вузельчык і пайшла ў раён вучыцца ў школу трактарыстаў.

Каму-ж прышло ў галаву, што з сямі дачок дзядзі Марчы, іменна самая малодшая пойдзе супроць бацькавай волі? Усе ведалі, што калі дзядзя Марчы ў сябе дому скажа «маў-

чацы!», дзяўчагы хаваюцца па кутках, як спалоханыя кураняты. Толькі адна Каці часам адгаварвалася, і за гэта ёй даволі даставалася.

— Паколькі ўжо табе на долю прышлося быць дзеўкай, дык ты, прынамсі, уціхамірся! — дакараў яе стары. — Даволі і так з-за вас нада мною людзі смяюцца! А вы яшчэ да таго-ж непаслухмяныя.

Пра дзядзю Марчы ў акрузе людзі гаварылі: «Небарака з з сям'ю дачкамі». Яшчэ да нараджэння Каці таварышы па рабоце, падзёншчыкі, дражнілі яго і пыталі: «А што, знайдзеш яшчэ ў календары жаночае імя? Яшчэ крыху і да апошняга дабярэшся!»

— Кара боская! — уздыхаў стары. — Бабы-ж ні араць, ні касіць не здатны. — А потым, ва ўцеху сабе, дадаваў: — Але затое, варта мне толькі цыкнуць, — чуваць як муха гудзе. А вось, паглядзеў-бы я, як у вас у сям'ї?

І што-ж ён мог сказаць, калі і сам у глыбіні душы быў перакананы, што бабы — істоты нікчэмныя, прыдатныя хіба толькі для таго, каб дзяцей раджаць.

Цяпер, седзячы за столом і закусваючы хлебам і салам, ён пра гэта-ж цвярдзіў сваім:

— Усе звар'яцелі, я вам кажу! А калі я кажу, значыць так і ёсць!.. Мары, або як цябе там клічуць! Ты табакі купіла?.. Дык вось... Хто-ж гэта бачыў, каб жанчына ды старшыней сельсавета была? Каб яна, значыць, мужчынамі каманды-

вала? Ды хіба яна можа, скажам, мяхі цягаць, араць або касіць?

Думаеце (тут ён намякнуў на Каці), што калі вы штаны надзенече ці курыць пачнеце або ліха ведае, што там яшчэ ўздумаете, дык ужо і сапраўды мужчынамі сталі?! Вы сабе добра ў галаву ўбіце, што вы — бабы і так бабамі век і застанецеся.

Дзяўчаты маўчалі. Што там было адказваць? Маўчала і яго жонка, — бо не сварыцца-ж ёй з ім цяпер, на старасці год!.. І вось у той час, як яны сядзелі, прыціхнуўшы, раптам штосьці гучна загуло, так што нават шыбы ў вокнах забрынчэлі. Усе выскачылі на двор. Зірк, а па дарозе падыходзяць, усё бліжэй і бліжэй, прыгажуны — гусенічныя трактары: пачыналіся веснавыя палявыя работы ў таварыстве па сумесцай апрацоўцы зямлі. Дзядзя Марчы таксама ў таварыстве. Запісаўся... Што зробіш, калі ў яго толькі адна кароўка, ды і тая лядашчая... І да таго-ж — што там ні кажы, — а калі супольна працуеш, інакш справа ідзе.

Калі ён падпісваў сваё імя, яму сказаў: «Прыбудуць трактары». І вось яны цяпер і прыбылі. Яму нават і ў галаву не прыходзіла, што з гэтymі трактарамі магла прыехаць і Каці. І ўсё-ж, вось яна — трэцяя ў радзе. Вось звярнула з дарогі, спыніла свой трактар ля самых варот на мастку.

— Бацька, адчыніяй вароты!

Дзядзя Марчы стаіць, вачыма маргае, як быццам яго асяпляле сонца, лоб наморшчыў і ні з месца!

— Што яшчэ гэта? Можа, цяпер усім камандаваць будзеш? — мармыча ён збянтэжана. Але нарэшце ўсё-ж адваявецца адкрыць плянёвывя вароты, — праўда, азіраючыся па баках, быццам у яго нарадзілася восьмая дачка.

Каці прыбавіла хуткасці і ўвяла трактар ва двор, на самую сярэдзіну. Тут яна спрытна затармазіла, жава саскочыла на зямлю і кінулася абнімачь маці і старэйшых сясцёр. Гэта-ж так даўно ўжо не бачыліся! Радасна смеючыся, яны цалавалі дзяўчыну ў шчокі, якія разгарэліся, у лоб і бляявую галоўку. Старая выцірала слёзы і дзівілася, бачачы, як вырасла і ўзджала дачка. «І навошта было аб ёй непакоіцца, калі яе бераглі і песьцілі!»

У вачах дзяўчыны стаяць слёзы, але не таму, што ёй хочацца плакаць. Дзядзя Марчы ўсё яшчэ не можа апрытомніць. Ён ўсё поркаеца ля варот, знарок не падыходзячы да сваіх, адчуваючы сябе неяк няёмка. Усё, што ён прапаведваў за сталом, пайшло прахам, Але Каці не чакае, каб бацька сам ля абняў; яна ідзе да яго, становіцца па-ваенному на выцяжку і рапартуе: — Таварыш член таварыства, маю гонар далажыць, што чацвёртая брыгада МТС прыбыла на месца прызначэння. Ці гатова зямля? Ці сабрана ўсё сцябло кукурузы?

— Што гэта яшчэ за «эмтээс»? — бурчыць стары і раптам успамінае, што ён не сабраў сцяблу кукурузы і не склаў яго на краі поля, хоць паводле статута гэта яму належала зрабіць. А іншыя вось сабраліся ўсе разам і гэтую справу зрабілі... Толькі як гэта дачка яго пры ўсёй сям'і да адказу прыцянула? Бач ты, бацькоўскі аўтарытэт падрывае... І урэшце, апрацоўваў-ж ён сам да гэтага часу, столькі год узапар, свае тры дзялянкі і сам лепш іншых ведае, што і як яму трэба рабіць! Хоць, па праўдзе кажучы, што датычыць сцябла, — яна мае рацыю! Толькі навошта пра гэта з самай непаслухмнай з яго дачок гаварыць? Толькі гэтага яму нехапала: з Каці ў спрэчку ўвязвацца або, чаго добра, яшчэ з ёю пасварыцца.

— Ён хутка пераводзіць гаворку на іншае:

— А ну скажы, ты ў гэтых штанах здымалася? — спытаў ён так, абы што-небудзь сказаць.

— Не, — адказала яна, трасяняўшы галавой, — тыя ўжо знасіліся. Ведаеш, я ў іх ўсё пад машыну лазіла: іх масла праела.

— Веру. Ты заўсёды непаседай была. Вось і цяпер мне ўвесь двор спаскудзіла, — раптам накінуўся на яе дзядзя Марчы, паказваючы ў бок трактара. — Такі бруд тут развяздзеш, што і не вылезці з яго! А ну скажы, чый гэта трактар! Мары, злазь з трактара (Мары — яго пятая дачка). Гляньце на іх, — сапраўдныя гускі! Дык чый-жа трактар?

— Наш, — адказвае Каці, усміхаючыся.

— Сам ведаю, што наш — не панскі. А дзе-ж механік? Ды што ён здурэў, ці што, цябе адну пакінуў? Зірні толькі, што ты мне ва дварэ нарабіла? І што за МТС такая, што нават пра гэта не клапоціцца!

— Бацька, — пачала Каці горача і на гэты раз сур'ёзна. — Я сюды трактар араць прывяла. Ты сцяблу кукурузы сабраў? Стары так і падскочыў, як абвараны:

— Ты мяне, чуеш, не вучы, што рабіць.

А сам за вароты ды ў сельсовет, па тэлефону гаварыць. Ведае ён, з кім у МТС звязацца. Даведаецца сам, у чым справа...

Зайшоў у сельсовет і пытае намесніка старшыні: гэта сапраўдны мужчына, а не палітыкан у спадніцы. Толькі намеснік старшыні быў заняты: размяшчаў трактарыстаў па дамах.

Затое старшыня была ў кабінцы і ўважліва вывучаля пасейны план. Як убачыла старога, зараз і спыталася, быццам з Каці згаварылася:

— Чаго-ж гэта вы, дзядзя Марчы, з поля кукурузнае сцяблу не сабралі?

— Па-першае, я хачу пагаварыць па тэлефону, а па-другое, прашу мне не дакучаць; я трывіца год узапар гэтую зямлю апрацоўваю!

— Добра, а вы ўсё-ж з поля сцяблу збярыце, — адказала спакойна маладая жанчына. Потым яна спыталася яго, з кім ён хоча гаварыць па тэлефону, і зараз-же і выклікала дырэктора МТС па тэлефону.

Марчы прыкладаў трубку да вуха.

— Ало... Машынна-трактарная станцыя? Гаворыць Марчы. Бако з сяля Калан... Так, таварыш дырэктар, — бацька Каці... Так, так... яе бацька. Скажыце, калі ласка, паколькі ўжо вы яе так адну пакінуў — дзе-ж механік? Так, шкада трактара дарагая-ж рэч: як-же яе на руках у дзяўчыны пакідаць?..


Дырэктар доўга нешта тлумачыў Марчы па тэлефону. Стары ўсё ківаў галавой і штосьці бурчэў. Здавалася, ён не ведае, што адказаць, але ўрэшце яму ўсё-ж нешта прышло ў галаву:

— Ці ведаеце, яна яго ледзь-ледзь у канаву не скінула. Ну, што вы на гэта скажаце? Як? Што? Яна адказвае за трактар? Ды гэта чыстае вар'яцтва! Вы яе да нас араць паслалі? Ну ўжо калі на тое пайшло, дык гэта чорт ведае, што такое? Гэтак мы... зусім прападзем!!

Дырэктар, як відаць, зноў доўга і падрабязна тлумачыў яму нешта, таму што стары зноў пачаў мармытаць і, чырвоныя як рак, спытаў:

— Як?.. І вы, таварыш дырэктар, мне таксама пра кукурузнае сцяблу гаворыце? Ды... як вам сказаць... Бачыце, ўсё дажджы былі... Так, так... Як-же, была такая размова, ды ў мяне справы было па горла, а бабы не надта ў гэтym разумеюць... Так, так... Ну, усяго добра!

Марчы паклаў трубку, надзеў капялюш і, не адказваючы на пытанне старшыні, накіраваўся дамоў. Аднак, дайшоўшы да кааператыва, як-бы раздумаў і хуткім крокамі накіраваўся да свайго ўчастка зямлі і адтуль праз сельскага вартаўніка перадаў жонцы і дачкам, каб выходзілі на поле сцяблу



збіраць і каб захапілі з сабой кошкі і чаго-небудзь закусіць для поўдніка — сала, мамалыгі і цыбулі, — ды толькі каб цыбуля не была мёрзлай.

На другі дзень пачалося ворыва зямлі сялян, што ўступілі ў ТАЗ. На полі было шумна, бы на кірмашы. Дзеци і дзяўчата, бабулі, сяляне — члены калектывных гаспадараў і аднаасобнікі — мітусіліся вакол трактараў і трактарыстаў у сініх спецеўках. Намеснік старшыні выступіў з промовай, вітаючы дарагіх гасцей, і закончыў, як на сходзе: «Абвяшчаю веснавую пасеўную кампанію пачатай».

— Пастойце, не пачынайце! — крычыць Марчы Бако. — Няхай на маёй зямлі трактарыст працуе, мужчына. Вось той хоць-бы, рыжы; гэты, прынамсі, чалавек сур'ёзны.

Старшыня, нервуючыся, пачала яму тлумачыць:

— Дзядзя Марчы, вашу зямлю вам сама Каці ўзарэ. Што вы за чалавек такі?

— Які-ніякі, а калі мне і тую дробязь, колькі ў мяне зямлі ёсьць, сапсуюць і я без хлеба застануся, што я тады — да вас, ці што, прошу пазычаць пайду? Ведаю я вас: не дасце... Вы-ж скупая... У дагаворы не пісана, каб на нашу галаву дзеўчаня пасылаць. Дохлыя кошкінейкія, а таксама так і мецяць чалавека абставіць! Ви на іх гляньце: панадзявалі штаны! Гляджу і дзіву даюся: як гэта ў іх яшчэ вусы не растуць.

Словы Марчы запалі ў душы і іншым сялянам, нездаволеным размеркаваннем трактараў. Асабліва нездаволены былі тыя, у каго стаялі на пастоі трактарысты. З вечара яны іх прынялі як мае быць, накармілі-напайлі, каб хлопцы ім добра справу зрабілі. И вось цяпер сельсовет і Андрашу Кошышу, і Маціяшу Сабо паслаў дзеўчанят. Дык навошта-ж тады яны трактарыстаў да сябе прынялі?

Сонца ўжо стаяла высока ў небе, а яны яшчэ сварыліся. Мой, тое ды сёе, мне вы гэтага касавокага не пасылайце, а то ён так на трактары будзе ехаць, як сын Міці Пынга, калі на веласіпедзе ездіць вучыўся — і ўсякае да таго падобнае. Урэшце старшыня і кажа:

— Ну, добра, таварыши, зробім новае размеркаванне! А на будучы год толькі інжынеру на ворыва запросім. Вельмі ўжо мы пераборлівія сталі.

Трактарыстаў размеркавалі нанова. Спачатку мужчын, а затым дзяўчат. Сяляне выбіраюць дзяўчат па ўзросту. Найбольшы попыт на тых, якія старэй, — якраз наадварот, як пры сватанні бывае. Каці засталася апошніяй. Яна маладзей за ўсіх: ёй ледзь споўнілася восемнаццаць год. Дзяўчына стаіць, аба-першыя аб свой трактар, хмурая, з палаючымі ад сораму шчокамі. Так-бы і заплакала, ды не хocha дзяўчат асароміць. Стаіць і ледзь слёзы стрымлівае. Так-бы і адвяла свой трактар і не спынілася-б да сёмага раёна. Крыўда ёй на бацьку, — ён усяму віной. Вось і цяпер яшчэ з Міці Пынгай спра- чаеца.

— Ты мне тут не размаўляй! — крычыць стары. — Твая зямля не мяжуе з Хедэшам!

— Вось яно што! — адказвае Міці Пынга. — Ты што гэта мяне прымусіць хочаш зямлю з тваім дзяўчом араць? Твой вырадак — навошта мне яе навязваеш?

Вусы ў Марчы Бако ўскудлочаны ад ярасці. Урэшце, ён не можа дапусціць, каб людзі яго дачку крыўдзілі. И ў першую хвіліну ён не знаходзіць у адказ іншых слоў, акрамя тых, якія чуў столькі раз ад старшыні сельсовета:

— Ты, брат, жаночую працу па заслугах цаніць не ўмееш. Я табе не пра сваю дачку гаварыў, а толькі сказаў, што твая зямля зусім з Хедэшам не мяжуе, а мая мяжуе толькі ў верхній сваёй частцы: ну ўспомні: калі мы тычкі ставілі... Ну, як сказаць... Хто-ж тады, чорт вазьмі, з намі быў, калі мы зямлю абмервалі?.. Тут ён канчаткова заблытаўся, хоць усяго толькі і хцеў сказаць, што яго зямлю павінен араць іменна той рыжы трактарыст.

Каці пусціла матор, трактар ірвануўся ўперад, і дзяўчына, не раздумваючы, уехала на дзялянку бацькі. Стары спалохана збочыў. А тым часам падаспела і яго жонка з астатнімі дачкамі. Усе яны сабраліся ў канцы поля, зусім як у тэатры, і ўсіхвалівала, шырока раскрытымі вачыма глядзілі на сёмую, бялявую сястру, якая яшчэ так нядайна лічылася прыдатнай хіба толькі на тое, каб сячы крапіву качкам на корм... Пазнейышыла сюды-ж уся радня. Камедыя ды і толькі!

Дзядзя Марчы стаяў крыху воддалі, кроках у пяцідзесяці ад іх, перамінаючыся з нагі на нагу і не ведаючы, што яму рабіць. И раптам ён кінуўся за трактарам:

— Каці, стой! Каці!.. Чорт цябя!.. Але Каці за гулам матора не чула яго вокрыку. Глыбока ўразаеца зямлю лемех плуга, гудзе разагрэты матор.

— Каці, стой! Чуеш, я табе загадваю!..

Бледны, як сценка, Марчы Бако бяжыць, спатыкаючыся, па пахаці за трактарам і, нагнаўшы яго раптам — чорт ве-

дае як — забягае наперад і спыняеца перад машынай, размахваючы капелюшом.

— А божухна мой, — ускрыкае спалохана яго жонка, — вось-вось задушыць яго! Марчы! ды адыйдзі-ж у бок, не-барака!

Каці хапаеца за тормаз; яна вымушана спыніцца.

— Раз гавораць табе спыніцца, — спыніся! — ужо больш спакойна звяртаеца да яе бацькі. Як-ніяк, усё-такі па яго загаду трактар спыніўся.

— Я тут павінна араць, бацька!

— Ты мне ўсю зямлю сапсуеш.

— Ды як-же я гэта зраблю? Я-ж за ўраджай адказваю! Стары падскочыў, як ужалены.

— Ты адказваеш за ўраджай маёй зямлі? З якога гэта часу? Я сам за сваю зямлю адказваю, так і запіши сабе! — і ён калоціц кулаком па трактары. — Гэтак ты, бадай, у хуткім часе і дома камандаваць пачнеш! Скажаш, што ты мяне гадавала ды розуму вучыла... А пакуль, пайшла вон з пахаці...

Але апошня слова яго гучаць не надта ўпэўнена.

Цяпер Каці ведае, што трэба рабіць. Ёй вядомы ўсе слабасці старога бацькі. И яна падкупляюча ласкава звяртаеца да яго:

— Мне на станцыі так сказаі: «Ты вазьмі і бацьку з сабой на трактар. Ён — добры гаспадар, ведае, як зямлю апрацоўваць. Так што ты яго парад слухайся!»

Стары шырока раскрыў вочы ад здзіўлення:

— Ды для цябе што бацька, што пустое месца... Га?

— Ну, прабач! Далібог, прабач!

— Ну, глядзі-ж! Каб у другі раз!..

І так, слова за слова, стары, і сам не ведаючы як, апініўся на трактары, каля дачкі.

— Ты глядзі, ары без агрэхай, а не, дык, вунь бачыш дарогу... И не забывай, што гэта мужчынскага розуму справа, — і ён горда азіраеца назад, на сваіх.

А Каці хітравата пасмейваеца.

— Эта значыць, ты цяпер нібы кантралёр, — якасць воры-ва правяраеш.

— Эта што? Накшталт інжынера?

— Як-бы і так. Інспектар па якасці...

— Ну, давай. Ведаеш, дзе трэба асцярожна весці? Вунь там, на схіле... Там асабліва цяжка. Колькі я з гэтай зямлёю намучуўся!..

І вось гэтак яны пачалі араць разам. Каці так вядзе трактар, што толькі дзіву даеся. Сядзіць на сядзенні, злёгку нахіліўшыся ўперад, і напружана глядзіць вялікімі блакітнымі, яшчэ так нядайна па-дзіцячаму наіўнымі вачыма, на свежыя барозны.

Стары ўесье ператварыўся ў зрок: усё вышуквае, ці не дапусціць дачка агрэху. Вось яны павярнулі другі раз, а ён яшчэ не прамовіў ні слова. И хоцаща яму спытаць дзяўчыну: — Скажы мне, Каці, хто цябе гэтаму майстэрству на-вучыў? — але сорамна неяк, і стары маўчиць. И замест таго, каб сачыць за ворывам, міжволі думае: «А што скажуць дочкі вечарам? Гэта-ж да ўчараашняга дня ён быў у сябе ў сям'і што называеца пуп зямлі, а вось цяпер, падначальваючыся волі гэтага дзеўчаняці, трактар лёгка і жавава зварачвае на паваротах. Яна так спрытна кіре рычагамі, нахіляючы іх то ўперад, то назад, як быццам працуе на ткацкім станку. Затое дзядзя Марчы доўга, доўга думае, пакуль адважыцца перасунуть нагу, сядзіць, як у цырульніка. Ён калісці чуў, што гэтыя машыны прыводзяцца ў дзеянне электрычным токам, і калі штурхане цябе, дык забудзеш і як цябе зваць.

Апоўдні прыбыла і старая і прынесла смачны, пахучы боршч з фасолі з капочнымі рабрынкамі.

— Стой, досыць папрацавалі, — рашуча гаворыць стары і ўсаджваеца за абед, акружаны сям'ёй. Ён, як заўсёды, есць, чэрпаючы лыжкай з гаршка, а дзяўчаты, усеўшыся вакол яго, сёribaюць з міскі гарачаю яду. Самы вялікі кавалак капочных рабрынак атрымала Каці. Гэтага яшчэ ніколі не здаралася ў іх сям'і. И ніхто-б нават не пасмеў пра гэта і думаць.

Марчы Бако маўчиць. Цярпліва слухае, як смяяцца і жартуюць дзяўчаты. И не накідаеца на іх: «Чаго вы балбочаце?». Павольна дастае з кішэні табакерку і яшчэ раз прафуе знайсці што-небудзь няладнае ў сваёй малодшай дачкі.

— Пакурым? — прапануе ён ёй вельмі сур'ёзна, працягваючы ёй табакерку. — Ужо раз ты штаны надзела...

— Дзякую, я не куру! — ветліва адказвае яна і раптам адчувае такі прыліў радасці, што проста не ведае, што рабіць.

Марчы Бако выцірае вусы, павольна запальвае папяросу, доўга разглядае сёмую дачку і, палопаўшы яе па плячы, гаворыць:

— Дагэтуль толькі я быў мужчынай у доме. А цяпер нас будзе двое: я ды Каці.

[Пераклад з румынскага]

## Прачытайце гэтую кнігі



Дзяржаўнае выдавецтва БССР да 300-годдзя ўз'яднання Украіны з Расіяй выпусціла ў свет зборнік вершаў пад назвай «Сястры Украіне».

У зборніку — лепшыя вершы паэтаў нашай рэспублікі, прысвечаны Украіне і яе народу. Тут творы славнага песняра Беларусі Янкі Купалы, вершы народнага паэта Якуба Коласа, Аркадзя Кулішова, Максіма Танка, Пімена Панчанкі, Кастусі Кірзенкі, Анатоля Астрэйкі, Аляксея Зарыцкага, Рамана Сабаленкі. У зборнік увайшоў таксама «Драматычны аброзак з дзіцячых год Т. Г. Шэўчэнкі» — «На Віленскім шляху»

Міхася Клімковіча, прысвечаны светлай памяці вялікага песняра-рэволюцыянеры.

Зборнік «Сястры Украіне» — гэта своеасаблівы падарунак беларускага народа украінскому ў дні яго вялікай урачыстасці, якая адзначалася ўсёй совецкай краінай.

Вершы расказваюць пра цяжкую долю украінскага народа ў мінулым, пра яго самаадданую барацьбу за вызваленне з-пад ярма польскай шляхты, пра яго шчасліве жыццё ў наш, совецкі час.

Але галоўнай тэмай большасці вершаў з'яўляецца дружба народаў нашай магутнай Радзімы, якая пад кірауніцтвам Комуnistycznej партыі ідуць да светлых вяршын комунізма.

У адным з лепшых вершаў зборніка («Прывітанне Украіне») паэт Кастусь Кірзенка піша:

З беларускай зямлі, як ад роднага сына,  
Украіна, прывет мой прымі.  
Люба нам тваю радасць вітаць, Украіна,  
У шчаслівай совецкай сям'і.



Анатоль Іваноў свой раман «На Далёкім Усходзе» пачынае такім малюнкам.

Ноч. Штурм. Мора разбівае хвалі аб прыбярэжныя скалы. Дождж. Вечер. Бушуе ў сваім вусці рака Імклівая.

Караблём не відаць: цяжкія пайшлі дрэфаваць у адкрытае мора, а лёгкія паходзяць ў бухтах. Толькі там, дзе Імклівская як-бы ўпіраецца ў манчжурскі бераг, змагаецца з хвальмі японскі браніраваны кацер, кожную хвіліну рызыкуючы быць выкінутым на каменні. Яшчэ ў горшым становішчы знаходзіцца шлюпка, якою кіруе адзін чалавек у бок совецкага берагу. За шлюпкай на вяроўцы цягнуцца тры трупы. Паяўляеца совецкі пагранічны кацер, і з японскага кацера расстрэльваюць шлюпку, каб замесці сляды чарговай самурайскай дыверсіі...

Ужо з першай старонкі аўтар авалодвае ўвагай чытача. І не столькі цікавым сюжэтам, колькі шчырым паказам гісторычных падзеяў, якія адбываліся на Далёкім Усходзе, пачынаючы з хасанскіх баёў.

Анатоль Іваноў — афіцэр Совецкай Арміі. «На Далёкім Усходзе» — не толькі яго першы вялікі раман, але і наогул першы літаратурны вопыт. Аўтар расказвае пра будні і баявое жыццё байцоў і афіцэраў Совецкай Арміі, пераважна лётчыкаў, пра агрэсіўныя планы і дзеянні японскіх самураяў і іх прыхвасняў — белагвардзейскіх эмігрантаў у Манчжурыі. Першая частка — «На беразе Імклівай» — рысуе падзеі ад боек ля Хасана да чэрвеня 1941 года. Другая частка — «Таксама пярэдні край» — Далёкі Усход у гады Вялікай Айчыннай вайны. І трэцяя — «На сопках Манчжурыі» — разгром совецкімі войскамі японскай Квантунскай арміі, капітуляцыя Японіі.

Чытач з задавальненнем адзначае, што ў нашу літаратуру ўваходзіць яшчэ адзін добры мастак слова.



АРКАДЗЬ ГАЙДАР

Выбраныя творы



Грамадскасць нашай Радзімы шырока адзначала сёлета пяцідзесяцігоддзе з дня нараджэння любімага пісьменніка, друга совецкіх дзяяцей — Аркадзія Гайдара.

Творы гэтага выдатнага мастака, адважнага барацьбіта за рэвалюцыю, карыстаюцца вялікай папулярнасцю не толькі сярод маленькіх чытачоў, але і сярод дарослых. Прычына перш за ўсё ў тым, што Гайдар быў не толькі разумным інжынерам чалавечых душ, але і да канца свайго жыцця верным салдатам Радзімы.


Яго аповесці і апавяданні выданы на многіх мовах нашай шматнаціянальнай краіны.

Нядайна Дзяржаўнае выдавецтва БССР выпусціла ў свет аднatomnіk выбранных твораў пісьменніка. Некаторыя з іх упершыню перакладзены на беларускую мову.

У аднatomnіk уключаны шырока вядомыя аповесці: «Школа», «Далёкія краіны», «Ваенная таямніца», «Цімур і яго каманда», «Камендант снежнай крэпасці» і чатыры апавяданні: «РВС», «Чацвёрты бліндаж», «Дым у лесе», «Чук і Гек».

Наш чытак даўно палюбіў гэтую творы, іх выдатных герояў — маленькіх па ўзросту, але вялікіх сваім унутраным светам.

Р. АЛЯКСЕЕЎ



Дом адпачынку «Пячэрск» — старэйшы ў Магілёўскай вобласці. На здымках: прадзільшчыца Магілёўскай шоўковай фабрыкі Вольга Міцькова, работніца Ельскай мэблёвой фабрыкі «Чырвоныя пільшчыцы» Алена Бардашэвіч і прадаўшчыца Бабруйскага універмага Зоя Каліноўская; у другім радзе — прадзільшчыцы Магілёўскай шоўковай фабрыкі Іскра Цітова і Надзея Семянкова.

Фото Ч. Мэзіна.

## ГАДАВАННЕ ІНДЫЧАНЯТ

Пасля хадаваць індышанят можна пры захаванні асноўных элементарных правіл па догляду, кормленню і ўтрыманню іх, асабліва ў першыя два месяцы жыцця.

Індышанят да 45—60-дзённага ўзросту трываюць пад наседкай або штучнай грэлкай.

Пад наседкай-індышкай можна трывамаць 15—20, пад курыцай 10—12 індышанят як уласнага вываду, так і з інкубатора.

Пры штучнай гадоўлі прымяняюць грэлкі.

Наибольш зручнай з'яўлецца вода-наліўная грэлка. Робіцца яна з дошак у выглядзе скрынкі з адкідной крышкай без дна размежаванае 45×45 см, унізе 65×65 см і вышынёй 45 см. У адной сценцы скрынкі, знізу, робяць свабодны праход вышынёй у 20 см і заешваюць фіранкай. Праз яго індышаняты выходзяць на падлогу, дзе іх кормяць і поясць. У скрыні для абарэзу ставяць чыгуноў або гліняны гаршчок ёмкасцю 7—8 літраў з гарачай вадой і накрываюць патэльніем. Каб захаваць цяпло, зверху скрыні кладуць падушку, набітую ўцяпляючым матэрыйалам. Вада ў чыгунку па меры астывання мяняецца 3—4 разы ў суткі. Гэтым забяспечваецца ў скрыні тэмпература каля 29° С.

Для індышанят ва ўзросце да 15—20 дзён гарачую воду мяняюць раніцай і ўвечары, а з 21 па 25 дзень — толькі ўвечары. Прыкладна з 25 дня індышаняты ў скрыні не заходзяць, а размяшчаюцца каля яе на саломе. У такой скрыні можна хадаваць 15 індышанят. Каб выгадаваць большую колькасць, размер грэлкі ў даўжыні можна падвойць або патроіць.

Памяшканне кожны дзень праветрываюць, не дапускаючы скразнякоў.

З 20-дзённага ўзросту індышанят прывучаюць да седалаў, якія прыладжаюць на вышыні 15—20 см ад падлогі.

Пачынаючы з 35-дзённага ўзросту, у цёплае, сонечнае надвор'е, індышанят выпускаюць на выгул: у першыя дні на 15—30 хвілін, а затым і на большы тэрмін. У сырое надвор'е, калі трава мокрая ад дажджу або расы, індышанят на выгул не выпускаюць, бо яны намакаюць і прастуджваюцца. Іх трэба ахоўваць і ад сонцапёку з дапамогай павечер'я з дошак, галля, саламяніх матаў.

Індышанят, выведзеных наседкай, пачынаюць корміць, як толькі яны абсохнуць, а выведзеных штучна — адразу ж па дастаўцы з інкубаторнай станцыі.

Першым кормам індышанят служыць пшаніца, дробна патоўчанае зерне пшаніцы, кукурузы, аўсянія і ячменныя дробныя крупы. Даюць таксама крута звараныя і дробна пасечаныя яйкі, свежыя творог і прастаквашу. У кармушках пастаянна трываюць сухую мучную сумесь, каб індышаняты елі яе ў любы час і ўволю.

З чацвёртага дня індышанят кормяць узятай у роўных частках сумесцю з любых дробных круп і добра адсеяной муки. Сумесь увільгатняюць знятым малаком, пахтай або бульёнам ад варкі



У перыяд з 30 мая па 2 чэрвеня 1954 г. у г. Мінску адбываліся першыя рэспубліканскія матыциклетныя спаборніцтвы Добраахвотнага таварыства садзейнасці арміі, авіяцыі і флоту (ДТСААФ), прысвечаныя знамянальнай гісторычнай дате 300-годдзю ўз'яднання Украіны з Расіяй. У спаборніцтвах прынялі ўдзел 5 абласцей рэспублікі і горад Мінск. У кожнай камандзе вобласці і горада ўдзельнічала па адной жанчыне. Усяго было 6 жанчын.

У выніку ўпартай спартыўнай барацьбы на майстэрства ваджэння матыцикла (з перашкодамі: вароты, восьмёрка, трампліны) і кросу на дыстанцыі 50 км па перасечанай мясцовасці з натуральнымі перашкодамі (канавы, забалочаны брод) 1-е месца заваявала па двух відах спорту майстар завода Гомельмаш (Гомель) Гальмукова Л. А. на матыцикле па класу д. 125 см<sup>3</sup>. Па майстэрству ваджэння набрала 207,5 ачкоў, па кросу паказала час 1 г. 26 м. 32 сек.

2-е месца заняла літаратніца рэдакцыі «Чырвоная змена» (Мінск) Трахтэнберг С. Ф.: па майстэрству ваджэння набрала 220 ачкоў і па кросу паказала час 1 г. 31 м. 42 сек.

3-е месца па майстэрству ваджэння заваявала Гармоза Т. І. (Брэсцкая вобл.), набраўшы 393,7 ачка; па кросу — бухгалтар абласці камітэта ДТСААФ Гродзенскай вобласці Бехнер І. І., паказаўшы час 1 г. 40 м. 14 сек.

За дасягнуты поспехі ў матыциклетным спорце старшыня Рэспубліканскага камітэта ДТСААФ Беларускай рэспублікі Краснou уручыў жанчынам каштоўныя падарункі і дыпломы 1-й, 2-й і 3-й ступені.

На здымку: работніца Гомельмаша Гальмукова Л. А. бярэ перашкоду праз забалочаны брод.

Фото Н. Гацко.

жывёльных кармоў. Пасля 40 дзён ме-шанку робяць на вадзе, дадаючы дробна пасечаную свежую зелень (ві-ка-аўсянью сумесь, цыбулю, крапіву, ка-ношыну, сурэпку, салату, капусту). Ка-рысна прымешваць пякарскія дрожджы. Сталовую соль перад саленнем мешан-кі, раствараваюць у цёплай вадзе.

Дробна пасечаную свежую зелень трываюць таксама ў асобных кармушках або падвешваюць у пучках, каб індышаняты маглі есці яе ў прамежках паміж кармленнямі.

З 10-дзённага ўзросту індышанятым пачынаюць даваць варанае, дробна па-сечанае мясо, а таксама бульбу.

Замест мешанкі можна скармліваць свежую рассыпчатую, звараную на ма-лаку кашу.

Мешанка павінна быць рассыпчатай. Рыхтуюць яе толькі на адно кармленне з разліку поўнага паядання на пра-цягу 20—30 хвілін.

У першыя 40 дзён жыцця ўвільготне-ная мешанка дaeца па 6—8 раз у дзень, затым паступова скрачаецца да 5—6, а пасля 61 дня — да 4—5 раз у дзень.

Пачынаючы з 21—31 дня жыцця, індышаняты насыпаюць у спецыяльныя кармушки зерне з разліку 15—20% ад скармліваемай сухой сумесі. Колькасць зерна паступова павялічваюць да 40%.

Мінеральныя кармы: дробная і пра-сейная ракушка, крэйда, паленая і тоў-чаная косць, старагашаная вапна і буй-назярністы пясок знаходзяцца ўвесі час у кармушках.

Кармы павінны быць толькі свежыя, чистыя, добраякасныя. Карміць трэба ў пэўныя гадзіны, праз роўныя прамежкі часу. З першых дзён кормяць індышаняты не менш 8 раз у суткі; з 30 да 60-дзённага ўзросту 5—6 раз і пры ўтрыманні на пашы 2—3 разы ў дзень.

З асаблівай увагай трэба карміць слабых і адстаючых у росце індышаняты. Слабых і тых, якія застаюцца з пустымі зобікамі, адсаджваць, ствараць ім па-лепшаны дагляд і ўзмоцненае кармленне. Кармушки і пайлкі ўвечары трэба мыць, пажадана ў гарачай вадзе, праз кожныя 5 дзён дэзінфіціраваць 2-пра-цэнтным растворам крэаліну або моцным шчолакам.

Індышаняты вельмі добра растуць пры наяўнасці выпасаў, на якіх акрамя зелені, насення пустазелля, могуць спа-жываць жывёльны корм у выглядзе розных насякомых, лічынак, чарвей. Індышаняты робяць вялікія пераходы і добра збираюць пасля жніва апаўшае зерне

К. ГРАЧОВА.

## АБ КУЛЬТУРНЫХ НАВЫКАХ У ЧАС ЯДЫ

Н. СМІРНОЎ

**П**ЫТАННЕ аб добрых, культурных звычаках, навыках у час яды не штучна надуманае і не дробязнае пытанне. Добрыя агульнапрынятая навыкі ў час яды—не выдумка арыстакратаў, а суміраваныя, выпрацаваныя шматвяковым вопытам правілы гігіёны. І кожны культурны чалавек лічыць сваім абвязкам захоўваць гэтыя правілы. Лепш за ўсё культурныя навыкі прывіваць чалавеку з дзяцінства. Чым раней засвоены такія навыкі, тым лягчэй, вальней, натуральней адчувае сябе і трymаецца чалавек у час яды ў любых абставінах.

Пры засваенні добрых звычак у час яды перш за ўсё не трэба рабіць розніцы паміж ядою дома і ядою па-за домам—у гасцях, у грамадскіх месцах. Прызвычайшыся культурна прымама ёжу дома, чалавек не будзе губляцца і ў грамадстве, не будзе адчуваць сябе нацягнута і не дазволіць сабе нязграбных рухаў і хібаў, якія могуць зрабіць яго смешным або непрыемным у вачах іншых людзей.

Праўда, кожны назіральны чалавек і без асаблівых правіл лёгка можа зразумець, як трэба паводзіць сябе. Ён не пакладзе, напрыклад, на калені не разгорнутай сурвэткі, ведаючы, што яе прамое прызначэнне—ахоўваць касцюм адкрошак хлеба, распырскавання вадкіх страв; ён не будзе наліваць у шклянку чай звыш меры—праз край; ён не будзе есці з нажа, добра разумеючы, што засунуты ў рот нож можа парэзаць язык і губы, і, апрача того, такая манера рабіць на навакольных самае непрыемнае ўражанне.

Такім чынам, мы вядзэм гутарку не аб тых «добрыйх манерах», якія прынята разумець (часам не без падставы) у некалькі іранічным сэнсе, а аб сапраўды добрых, культурных навыках, а б гігіенічных правілах, якія павінен ведаць і выконваць кожны выхавальнік, перш за ўсё бацькі, для того, каб своечасова і ўмела прывіць гэтыя навыкі дзецям.

Калі прыгледзеца ўважліва да культурных звычак у час яды, то нацяжка заўважыць, што ў асноўным яны зводзяцца да того, каб не заносіць у ёжу бруду і бактэрый, а таксама есці так, каб не псываць апетыт іншым.

Верхніе адзенне (паліто, плашч і да т. п.) аблікоўвае рухі того, хто есць; хто прымает ёжу, скажам, у паліто, нярэдка пэцкае яго ёю. Натуральная, што абліавеку з тлустымі плямамі ад ёжы на адзенне ствараецца ўяўленне, як абліахайным. Аднак важна не толькі ахоўваць ад ёжы верхніе адзенне, але і ящэ ў большай меры—ахоўваць ад яго ёжу. Трэба памятаць, што верхніе адзенне знаходзіцца ў частым сутыканні з самым рознастайным навакольным асяроддзем—на вуліцы, у трамваі, у аўтобусе, прычым зусім не выключанае і міжвольнае сутыканнё з крыніцамі хвароб, інфекцый. Вось чаму верхніе адзенне—самае бруднае адзенне і ад яго трэба ахоўваць ёжу, а перад ядой знімаць яго.

Тое-ж самае можна сказаць і абліе-

ўшапцы або іншых галаўных уборах. Гэта і негігіенічна, апрача того, узмацняе прыток крываі да твару, у прыватнасці, да носа, і рабіць твар і нос чырвонымі, бліскучымі.

Рукі чалавека часцей за ўсё сутыкаюцца з самымі рознымі прадметамі зневяднага свету і таму найбольш забрудніваюцца і пэцкаюцца. На прадметах могуць знаходзіцца мікробы заразных хвароб, напрыклад, брушнога тыфу, халеры, дызентэрый, а таксама глісты. Зарэны пачатак гэтых захворванняў прынікае ў арганізм праз рот, і такія хваробы ѿрачы звычайна так і называюцца «хваробамі брудных рук». Вось чаму вельмі важна заўсёды сачыць за чистыя руки, асабліва ў дзяцей, а таксама ва ўсіх, хто гатуе ім ёжу і корміць іх. Кожны раз перад ядой трэба старанна мыць руки.

Мы ўжо прыгадвалі аблі прызначэнні сурвэткі—ахоўваць касцюм ад выпадковага забруднення. Акрамя того, сурвэткай выціраюць рот і рукі ў часе і пасля яды. Звычайна сурвэтку або кладуць на калені, або закладваюць кончык яе за борт пінжака або кіцеля, а другі канец распускаюць уніз па касцюму. Дзецям, пераважна да школьнікам і малодшым школьнікам, сурвэткі найлепш абвязваць вакол шыі.

За сталом належыць сядзець роўна, не апірацца на стол і спінкі крэслай, не развальвацца на крэсле і не кранаць лакцямі суседзяў. Не трэба барабаніць па стале пальцамі або ўдарыць нажом па шклянцы або талерцы—усё гэта рабіць непрыемнае ўражанне на навакольных.

У многіх ўкаранилася звычка чытаць у час яды газету, кніжку. Ад гэтай звычкі трэба адмовіцца, бо, па-першае, чытанне ў час яды самым неспрыяльным чынам адбываецца на страваванні; па-другое, той, хто чытае за сталом, тым самым выказвае няўлагу і непавагу да іншых. Апрача того, у час яды можна запэцкаць газету, кнігу ёжай.

Есці страву трэба так, каб не псываць апетыт прысутным: без усялякай паспешнасці, не чвякаць і не сёрбаць. Сусед, які гучна есць, заўсёды рабіць непрыемнае ўражанне. Зусім магчыма пазбегчы чвякання, калі разжоўваць ёжу пры закрытым роце. Не рэкамендуецца размаўляць, калі рот поўны ёжы.

Суп ядуць, злёгку нахліўшыся над талеркай. Бульёну ў лыжку бяруць нямнога—тады ён хутчэй стыне і не расплюхваецца. Лыжку да рота падносяць яе вузкім канцом, а не бакавою паверхні. Дзымуць на лыжку, а тым больш у талерку з супам, не рэкамендуецца, таму што пырскі могуць разлятацца ў бакі.

Яда з агульной пасуды была раней звычайнай з'явай ва многіх рабочых і сялянскіх сем'ях. Выклікалася гэта крайній галечай, адсунасцю сродкай на куплю пасуды для кожнага члена сям'і. У наш, совецкі час становішча ў корані змянілася, аднак там-сям ящэ, як свайго роду непарушная традыцыя, захаваўся звычай есці ўсім членам сям'і (ды і


госцю) з агульной пасуды. З такім звычаем трэба ращуча змагацца.

Есці без талерак, з агульной місці, не прыемна і негігіенічна. Гэта часам са-дзейнічае распаўсюджванню хвароб у тым выпадку, напрыклад, калі ў сям'і захварэе хто-небудзь хоць-бы грыпам, не кажучы ўжо аблі іншых, больш сур'ёзных інфекцыйных захворваннях.

Браць пальцамі паданы к столу хлеб з агульной талеркі не дазваляецца, бо ні ў каго з прысутных не можа быць упэўненасці ў чыстаце чужых рук, а не зусім чистыя рукі, як ужо гаварылася, могуць стаць крываці і перадатчыкам розных інфекцый. Хлеб звычайна бяруць чистымі відэльцам. Адкусваць хлеб ад цэлага кавалка непрыстойна. Лепш, зручнай адламваць ад кавалка асобныя скібкі.

Ніякую яду з першых і другіх страв не трэба класці на хлеб. Выключэнне складаюць толькі масла, сыр і ікра.

Другія, звычайна мясныя, стравы ядуць з дапамогай нажа і відэльца. Нажом і відэльцам дзейнічаюць адначасова, тримаючы іх у руках на працягу ўсяго часу яды. Лічыцца непрыгожым карыстацца нажом і відэльцам папераменна, гэта значыць спачатку нарэзаны мясо лустачкамі, а потым, паклаўшы нож, падносіць іх відэльцам да рота.



Відэльец і нож, пры разразанні мяса на талерцы, тримаюць у некалькі нахіленым становішчы, інакш, паставілі вертыкальна, яны могуць саслізнуць з талеркі і распырскаць ёжу на абрус і на адзенне.

Некаторыя стравы ядуць без нажа. Да іх, у прыватнасці, адносяцца: рубленыя катлеты, струганыя мясо, яшня, розная гародніна (морква, шпінат, зялёны гарошак і да т. п.). Рыбу ядуць таксама пры дапамозе аднаго відэльца, але, каб зручней было, прытрымліваць рыбу, выбіраючы дробныя костачкі, карыстаюцца кавалачкам хлеба (лепш хлебнай скарынкай);—яго тримаюць у левай руці. Есці аднымі рукамі (без відэльца, нажа, лыжкі) дазваляецца толькі вельмі дробную дзічыну і ракаў.

Непрыстойным лічыцца мачыць кавалачкі хлеба ў соусе або выціраць імі талерку, а потым з'ядыць гэтыя кавалачкі. Калі прапануюць узяць з агульнага блюда туго або іншую страву, то рэкамендуецца заўсёды браць бліжэйшы кавалак, а не выбіраць.

Пагаворым аблі прыгледзеца ў час яды.

Негігіенічна браць соль з салонкі пальцамі. Не трэба таксама браць яе і

## СУП З ВІШАНЬ З ВАРЭНІКАМІ

Вішні, прызначаныя для супу, падзяліць папалам. Адну палавіну ачысціць ад костачак, другую размясіць, дадаць костачкі ад ачысткі першай часткі вішань, заліць 4—5 шклянкамі гарачай вады, пакласці цукар, давесці да кілення і працадзіць. Прыватаваць цеста, як для калдуноў, тонка раскатанаць і выразаць кружочки; на кожны кружочек пакласці 1—2 ачышчаныя вішні і зашыпаць краі цеста. Перад самай падачай на стол варэнікі пакласці ў гарачы вішневы адвар і варыць на працягу 5—10 хвілін.

На 600 г вішань — 1 шклянку муки пішанічнай,  $\frac{1}{2}$  шклянкі цукру, 2 яйкі.

## СУП-ХАЛАДЗЕЦ

Маладыя буракі разам з бацвіннем прамыць; буракі ачысціць, пакласці ў кастрюлю, заліць водой (2 шклянкі на порцию) і паставіць варыць на 20—30 хвілін. За 10 хвілін да заканчэння варкі ў кастрюлю пакласці лісцікі буракоў. Звараныя буракі з лісцямі адкінуць на друшляг або сіта, дадаць сцячы адвару, дробна ссячы і пакласці ў супавую кастрюлю; туды-ж дадаць дробна нарезаныя свежыя гуркі, вараныя яйкі, зялённую цыбулю, смятану, цукар, заліць квасам і астуджаным бурачным адваром.

сваім уласным нажом або лыжкай, асабліва тым канцом, за які бяруцца рукамі. Да салонак часта кладуць спецыяльныя лыжачкі або касцяныя лапатачкі, — імі і бярэцца соль па меры патрэбы. Наогул рэкамендуецца з агульных блод або талерак не браць нічога сваімі відэльцамі або рэзаць стравы, што на іх ляжаць, сваімі нажамі. Для гэтай мэты на агульных блодах ёсць спецыяльныя відэльцы або нажы.

У часе яды ў мясе могуць трапляцца косці, перац, лаўровы ліст і г. д. Усё гэта павінна быць гікінута на талерцы, а каб яны не перашкаджалі ядзе — іх адсоўваюць у бок, на дне талеркі. Не трэба іх абсмоктваць або класці на прыўніткы край талеркі, а тым больш калі яе на сурвэту.

Апельсіны і мандарыны дазваляецаць ачысціць рукамі. Фрукты падносяць да рота рукой (толькі не нажом), маленьkimі кавалачкамі. Тарты, марожанае і розныя салодкія пячэні ядуць чайнымі або спецыяльнымі лыжачкамі. З вазы з цукеркамі выбіраць трэба вачыма і выбранае адразу-ж браць, а не перабіраць пакладзеное на вазу рукамі.

Курэнне ў часе яды недарэчы за агульным столом. Гэта перш за ўсё дрэнны прыклад для дзяцей. Апрача таго, мноўгія людзі не пераносяць табачнага дыму, і з гэтым таксама неабходна лічыцца. Неэтычна рабіць сабе прыемнасць, прыносячы непрыемнасць іншым. Для

## КУЛІНАРЫЯ

Падаючы на стол, пасыпаць зеленню пятрашки або кропам.

На 1 л хлебнага квасу — 500 г маладых буракоў з бацвіннем, 2 свежыя гуркі, 75 г зялёной цыбулі, 2 яйкі, 2 ст. лыжкі смятаны і 1 чайнную лыжку цукру.

### БУЛЬБА, ФАРШЫРАВАННАЯ МЯСАМ

Адабраць 1 кг буйнай бульбы, добра прамыць, яе, заліць варам, пасаліць і варыць да поўгатоўнасці. Затым ачысціць бульбу, зрэзцаць бакавінку з аднаго боку і дастаць сярэдзіну. Мяса (300 г) прамалоць разам з вынятай бульбай, убіць у яго яйка, дадаць дробна нарезаныя кроп, соль і пахучы молаты перац; усё гэта добра выбіць. Атрыманым фаршам начыніць бульбу і закрыць яе бакавінкамі. Пакласці бульбу шчыльна ў кацялок, уліць у яе бульён або воду і тушыць да гатоўнасці. Заправіць татарам, мукой і смятанай.

### БУЛЬБА, ФАРШЫРАВАННАЯ СЕЛЯДЦОМ

1 кг бульбы прыватаваць, як указаныя ў рэцепце «Бульба, фаршыраванная мясам». Мякаць, вынятую з сярэдзіны,

прамалоць з ачышчаным селядцом, дадаць 2 дробна нарезаныя цыбуліны, пахучы перац, лаўровы ліст у парашку, сырое яйка і смятану; усё гэта добра выбіць. Атрыманым фаршам начыніць бульбу, абсмажыць у масле, заліць смятанай і запячы ў гарачай печы.


### КАТЛЕТЫ З КАПУСТЫ

Капусту ачысціць, дробна насынкаўцаць і скласці ў кастрюлю. Туды-ж уліць гарачае малако, паставіць кастрюлю на пліту, накрыць крышкай і тушыць да гатоўнасці, прыкладна, 30—40 хвілін. У гатовую капусту паступова ўсыпаць манныя крупы, няспынна памешаўчы, каб не атрымліваліся камячки, і працягваць тушыць яшчэ 5—10 хвілін. Пасля гэтага кастрюлю зняць з агню, у капусту дадаць яечныя жаўткі, соль, добра вымяшаць і астудзіць. З астуджанай масы прыватаваць катлеты, змащыць іх у яечным бялку, абваляць у сухарах і абсмажыць з ободвух бакоў. Катлеты падаць к столу з малочным або смятанным соусам.

На 1 кг капусты —  $\frac{1}{2}$  шклянкі манных круп,  $\frac{1}{2}$  шклянкі малака, 3 яйкі,  $\frac{1}{2}$  шклянкі сухароў і 3 ст. лыжкі масла.

курэння пасля яды ў прысутнасці жанчын неабходна прасіць іх дазволу.

Калі здарыцца ў часе яды праліць што-небудзь, перакуліць незнарок шклянку, — не трэба ператвараць падобны нязначны эпізод у падзею, шмат гаварыць, вожкаць. Глыбокую думку выказаў з гэтага поваду А. П. Чэхай: «Добрае выхаванне не ў тым, што ты не пральш соусу на абрус, а ў тым, што ты не заўважыш, калі гэта зробіць хто-небудзь іншы».



Многія з гэтых каротка пералічаных правіл культурных паводзін за столом добра засвойваюцца дзецьмі яшчэ ў дашкольным і, асабліва, у школьнім узросце. Але гэта пры той умове, калі самі бацькі паказваюць прыклады такіх паводзін і прывучаюць да іх дзяцей. На жаль, далёка не заўсёды так бывае. Часта можна назіраць у сям'і непры-

стойныя малюнкі. Бывае так: сям'я яшчэ не сабралася снедаць або абедаць, а дзеці ўжо нахапаліся кавалкаў, сапсовалі сабе апетыт і за сталом сваляць, шумяць, перашкаджаюць іншым, капрывяць. А хіба мала бачым мы дзяцей на вуліцы і ў іншых грамадскіх месцах, якія жуюць і хадзяць або на бягу! А яда дзяцей у часе гульняў і нават пры выкананні вучэбных заданняў, а чытанні кніг у часе яды! Такая бязладнасць у прыніцці ежы перш за ўсё шкодна для здароўя дзяцяці.

Не ва ўсіх сем'ях, ды і не ва ўсіх школах па-сур'ёнаму клапоцяцца аб тым, каб снеданне, якое бяруцца з сабою дзеці, было акуратна загорнута ў чистую паперу або сурвэтку, каб дзеці: снедалі ў пэўны час, пад кантролем дарослых і захоўвалі ўсе неабходныя гігіенічныя правілы (мылі руکі перад ядой, елі ў чистых абставінах, не спяшаючыся, без шуму і галасу і да т. п.).

Правільны, строга акрэслены, прадуманы рэжым харчавання, якому такое вялікае значэнне для здароўя чалавека надаваў наш вялікі фізіёлаг І. П. Паўлаў, асабліва важны ў жыцці дзяцей. Але правільны рэжым харчавання важны таксама і для прывіцца дзяцям культурных навыкаў у часе яды. Прывіць дзецям гэтыя навыкі — абавязак не толькі сям'і, але і школы.

«Сем'я и школа».

На першай старонцы вокладкі: новы жылы дом у Мінску.  
На чацвёртай старонцы вокладкі: комсамольцы Беларусі Соф'я Корзун, Валя Крот і Гая Шалковіч на асвяенні цалінных  
і алонных земель у Дзіўскім соўгасе (Сямізэрны раён Кустанайскай вобласці)

Фото К. Якубовіча.  
Фото В. Лупейкі.

Адказны рэдактар А. П. УС. Рэдакцыйная калегія: К. А. АБУШЭНКА, М. Н. БАРСТОК, Г. Л. ДАЗОРЦАВА,  
А. Н. ЗАХАРАВА, М. Ф. НІКІФАРАВА, Ф. А. НОВІКАВА, А. І. ФЕДАСЮК, В. І. ФІЛІПАВА.

АТ № 03604.

Журнал «Работница и крестьянка» на беларуском языке.

Тэлефон 2-33-03. Падпісаны да друку 2/VII 1954 г.

Адрас рэдакцыі: Мінск. Праспект імя Сталіна. Дом друку. Пакой 23.

Друкарня імя Сталіна, Мінск. Аўт. арк. 4. Тыраж 60.000 экз.  
Цена 1 руб. 50 кап. Да гэтага нумара прыкладаецца выкрайка.

Издание ЦК КП Белоруссии.

Друк. арк. 3.

Зак. № 446.

8844

